

МІНІСТЭРСТВА АДУКАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

ВУЧЭБНЫЯ ПРАГРАМЫ

ДЛЯ АГУЛЬНААДУКАЦЫЙНЫХ УСТАНОЎ
З БЕЛАРУСКАЙ МОВАЙ НАВУЧАННЯ

ЧАЛАВЕК І СВЕТ

V клас

ГЕАГРАФІЯ

VI–XI класы

Зацверджана
Міністэрствам аддукацыі
Рэспублікі Беларусь



МИНСК

НАЦЫЯНАЛЬНЫ ІНСТИТУТ АДУКАЦЫІ
2009

УДК 373.121.414:373.5

ББК 74.262.2

B90

ISBN 978-985-465-553-6

© Міністэрства адукацыі
Рэспублікі Беларусь, 2009

© НМУ «Нацыянальны інстытут
адукацыі», 2009

ЧАЛАВЕК І СВЕТ

ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА

Вучэбны прадмет «Чалавек і свет» у структуры зместу агульнай сярэдняй аддукацыі разглядаецца як прапедэўтычны, што забяспечвае базу для засваення вучнямі ў наступныя гады фундаментальных заканамернасцей развіцця прыроды і грамадства пры вывучэнні вучэбных прадметаў «Фізіка», «Геаграфія», «Біялогія», «Хімія», «Астрономія» і «Грамадазнаўства».

Метадалагічнай асновай распрацоўкі зместу інтэграванага вучэбнага прадмета «Чалавек і свет» з'яўляюцца ідэі ўзаемазалежнасці чалавека, грамадства і прыроды, асобы і соцыуму і неабходнасці гарманізацыі іх узаемадзеяння.

Змест вучэбнай праграмы прадстаўлены двумя раздзеламі: «Чалавек і прырода» і «Чалавек і грамадства».

Мэта вучэбнага прадмета «Чалавек і свет» — фарміраванне навуковага светапогляду вучняў, асноў экалагічнай культуры, грамадзянскай адказнасці; забеспячэнне сацыялізацыі вучняў.

Дасягненне азначанай мэты прадугледжвае вырашэнне наступных **задач**:

- фарміраванне ведаў аб асаблівасцях развіцця прыродных працэсаў і з'яў, аб стане кампанентаў прыроды: вады, паветра, горных парод і мінералаў, глеб; месцы і ролі чалавека ў навакольным свеце;
- фарміраванне ў вучняў разумення ўзаемасувязей у сістэме «прырода—чалавек—грамадства»; навыкаў здаровага ладу жыцця;
- выхаванне ў вучняў станоўчых эмацыянальна-каштоўнасцых адносін да навакольнага асяроддзя і самога сябе як яго часткі; імкнення дзейнічаць у адпаведнасці з нормамі экалагічнай культуры; маральных адносін да ўсяго жыво-

- га; адказнасці за свае паводзіны ў прыродзе і грамадстве; павагі да працы як асновы дабрабыту грамадства;
- фарміраванне вопыту інтэлектуальнай і творчай дзейнасці, развіццё агульнавучэбных і прадметных уменняў, неабходных для наступнага вывучэння асноў базавых навук: фізікі, геаграфіі, біялогіі, хіміі, астраноміі і грамада-знаўства.

Раздзел I «Чалавек і прырода» забяспечвае пераемнасць вывучэння прыродазнаўчых дысцыплін на аснове абагульнення ведаў, якія вучні атрымалі ў I—IV класах, далейшае развіццё ўяўленняў аб навуковай карціне свету, якасцях і ўласцівасцях кампанентаў прыроды, іх узаемасувязі.

Раздзел II «Чалавек і грамадства» накіраваны на вырашэнне задач сацыялізацыі вучняў, фарміраванне ў іх імкнення да самапазнання і самарэалізацыі; выхаванне маральнаі культуры, актыўнай грамадзянскай пазіцыі.

У працэсе вывучэння вучэбнага прадмета «Чалавек і свет» прапануецца выкарыстоўваць разнастайныя метады і формы навучання: эксперыментальныя, эмпірычныя, практычныя, іншыя. Пры гэтым важна забяспечыць стварэнне на ўроку сітуацый, у якіх вучні будуть не толькі засвойваць веды, але і выкарыстоўваць іх пры решэнні практычных задач. Асаблівую ўвагу неабходна звязаць на фарміраванне ў вучняў уменняў арганізаваць сваю вучэбную дзейнасць, працаваць з кнігай, даведачнай літаратурай, рознымі іншымі крыніцамі інфармацыі.

V КЛАС

(35 гадзін, у тым ліку 2 гадзіны — рэзервовы час)

Р А З Д 3 Е Л 1
ЧАЛАВЕК І ПРЫРОДА (25 гадзін)

Т э м а 1. Прырода і яе даследаванне (3 гадзіны)

Целы і рэчывы жывой і нежывой прыроды. З'явы. Першапачатковыя ўяўленні аб будове рэчыва. Цвёрды, вадкі і газападобныя станы рэчыва.

Спосабы даследавання прыроды: назіранне, апісанне, вымярэнне, дослед.

Дэманстрацыі, камп'ютэрныя мадэлі

Карціны, слайды (прэзентацыі) з адлюстраваннем цел жывой і нежывой прыроды, прыродных з'яў. Мадэлі атамаў і малекул. Дафузія ў вадкасці.

Дэманстрацыйныя доследы

Гарэнне арганічнага рэчыва (цэлюлозы). Раскладанне арганічнага рэчыва (цукрозы).

Пракаліванне неарганічнага рэчыва (спажывецкай солі).

Пераўтварэнне лёду ў ваду, вады — у пару.

Назіранні

За з'явамі жывой і нежывой прыроды ў навакольным свеце.

Т э м а 2. Космас і Зямля (7 гадзін)

Космас. Зоркі і сузор’і. Карта зорнага неба. Сонца. Млечны Шлях. Паллярная зорка. Вялікая Мядзведзіца, Малая Мядзведзіца.

Сонечная сістэма. Планеты. Астэройды, каметы, метэарыты.

Планета Зямля. Форма і памеры Зямлі. Утварэнне Зямлі. Унутраная будова Зямлі: ядро, мантыя, зямная кара.

Сутачнае вярчэнне Зямлі. Змена дня і ночы. Зямная вось. Палюсы Зямлі. Гадавы рух Зямлі. Поры года. Дні раўнадзенстваў і сонцастаянняў. Паўночнае і Паўднёвае паўшар'і. Экватар. Тропікі і палярныя кругі.

Месяц — спадарожнік Зямлі. Рух Месяца. Сонечныя зацьменні. Прылівы.

Дэманстрацыі, камп'ютэрныя мадэлі

Зоркі і сузор'і на карце неба. Слайды з адлюстраваннем сузор'яў, метэорных патокаў, камет. Фотаздымкі Сонца, планет, Месяца, Зямлі з Космасу, паверхні Месяца, Меркурыя, Венеры і Марса, атрыманыя з дапамогай касмічных апаратуў. Схема будовы Сонечнай сістэмы. Схемы, табліцы, якія тлумачаць парады памеры Зямлі, Месяца, Сонца і адлегласці паміж Сонцам, Зямлёй, планетамі.

Мадэль Зямлі — глобус.

Дэманстрацыя з дапамогай тэлурывя змены дня і ночы, змены пор года, сонечнага зацьмення.

Работа з картамі

Знаходжанне на карце «Карта паўшар'яў. Фізічная карта» Паўночнага і Паўднёвага паўшар'яў, экватара, тропікаў і палярных кругоў.

Назіранні

1. Назіранне неба днём і ўвечары (экскурсія ў планетарый).
2. Работа з картай зорнага неба: пошук найбольш яркіх зорак і асобных сузор'яў.
3. Вызначэнне на зорным небе месцазнаходжання Палярнай зоркі і напрамку на поўнач.
4. Назіранне змянення становішча Сонца на небе ў адну і ту ж гадзіну за пэўны час (снежань—май).
5. Рэгістрацыя змянення асветленасці Месяца.

Тэма 3. Горныя пароды і мінералы (3 гадзіны)

Зямная карта. Мінералы. Горныя пароды: разнастайнасць горных парод і іх распаўсюджанасць.

Разбурэнне горных парод пад уздзеяннем тэмпературы, вады і жывых арганізмаў. Абломкавыя горныя пароды: пясок, гліна. Асадкавыя горныя пароды: торф, вапняк, соль.

Карысныя выкапні: цвёрдыя, вадкія, газападобныя. Гаручыя карысныя выкапні, роля старажытных раслін і жывёл у іх утварэнні. Руды. Неметалічныя карысныя выкапні. Выкарыстанне карысных выкапняў чалавекам.

Дэманстрацыі, камп'ютэрныя мадэлі

Схема ўнутранай будовы Зямлі. Калекцыі горных парод і мінералаў. Мяцковыя горныя пароды, валуны.

Дэманстрацыйныя доследы

Расшырэнне цвёрдых цел пры награванні і сцісканне пры ахаладжэнні. Разбурэнне граніту пад уздзеяннем тэмпературы.

Асяданне ў вадзе часціц пяску і гліны.

Выпарванне солі з раствору.

Работа з картамі

Вызначэнне на карце «Рэспубліка Беларусь» радовішчаў карысных выкапняў (нафты, граніту, пяскоў, гліны, торфу).

Практычная работа

1. Вызначэнне саставу граніту.

Т э м а 4. Глеба (2 гадзіны)

Глеба. Састаў глебы. Урадлівасць — галоўная ўласцівасць глебы. Роля раслін і жывёл ва ўтварэнні глебы. Значэнне глебы для чалавека. Ахова глебавага покрыва.

Дэманстрацыі, камп'ютэрныя мадэлі

Утварэнне глебы. Разнастайныя тыпы глебаў.

Дэманстрацыйны дослед

Вызначэнне саставу глебы.

Т э м а 5. Паветра (4 гадзіны)

Паветраная абалонка Зямлі (атмасфера). Утварэнне атмасфери, ролі раслін у змяненні саставу паветра. Паветра — сумесь газаў. Уласцівасці кіслароду і вуглякілага газу. Значэнне кіслароду для жывых арганізмаў. Фізічныя ўласцівасці

паветра, іх значэнне для чалавека і прыроды. Награванне атмасфернага паветра. Вымярэнне тэмпературы паветра. Сутачнае і гадавое змяненне тэмпературы паветра. Перамяшчэнне халоднага і цёплага паветра. Узнікненне ветру. Ахова паветра ад забруджвання.

Дэманстрацыі, камп'ютэрныя мадэлі

Пругкасць і цеплаправоднасць паветра. Акісленне металаў.

Дэманстрацыйныя доследы

Дыфузія ў газах.

Растварэнне паветра ў вадзе.

Расшырэнне паветра пры награванні і сціканне пры ахаладжэнні.

Вызначэнне саставу паветра.

Атрыманне вуглякілага газу і вызначэнне яго асаблівасцей.

Работа з картамі

Вызначэнне на карце «Карта паўшар’я ў. Фізічная карта» горса снегавымі вяршынямі.

Назіранні

Вымярэнне тэмпературы паветра на працягу дня.

Тэма 6. Вада (5 гадзін)

Вада ў прыродзе. Планетарны кругаварот вады.

Асноўныя ўласцівасці вады, іх значэнне і выкарыстанне.

Вада — растворальник. Растворы. Растворальныя і нерасторовальныя рэчывы. Прэсныя, салёныя і мінеральныя воды.

Выпарэнне вады. Кандэнсацыя вадзянай пары — утворэнне воблакаў і туману. Вадкія і цвёрдые атмасферныя ападкі.

Значэнне вады і раствороў у жыцці чалавека, жывёл і раслін. Ахова вод Зямлі.

Дэманстрацыі, камп'ютэрныя мадэлі

Схема планетарнага кругавароту вады. Карціны, слайды з адлюстраваннем вод сушы і Акіяна. Карціны, слайды з адлюстраваннем разнастайных тыпаў воблакаў.

Дэманстрацыйныя доследы

Выяўленне ўласцівасцей вады як растворальніка.

Ачыстка вады фільтраваннем.

Расшырэнне вады пры змяненні тэмпературы ад +4 °С да 0 °С.

Кандэнсацыя вадзяной пары.

Работа з картамі

Знаходжанне на карце «Карта паўшар’яў. Фізічная карта» акіянаў і мораў.

Знаходжанне на карце «Рэспубліка Беларусь. Фізічная карта» рак (Дняпро, Нёман, Заходняя Дзвіна), азёр (Нарач) і балот.

Назіранні

Складанне дыяграмы воблачнасці.

Абагульняючае паўтарэнне (1 гадзіна)

РАЗДЕЛ II

ЧАЛАВЕК І ГРАМАДСТВА (8 гадзін)

Тэма 1. Прыроднае і грамадскае ў чалавеку (3 гадзіны)

Чалавек — частка прыроды. Чалавек — істота грамадская. Магчымасці і здольнасці чалавека. Адоранаасць, талент, геніяльнасць. Здароўе чалавека. Фактары, якія ўпłyваюць на здароўе чалавека. Шкодныя звычкі і іх наступствы. Навыкі здаровага ладу жыцця.

Тэма 2. Чалавек сярод людзей (4 гадзіны)

Што такое культура? Дасягненні культуры. Культурная спадчына беларускага народа. Правілы паводзін. Спосабы ўрэгулявання канфліктных ситуаций. Уменне кіраваць сабой. Манеры і мода. Чалавечая праца — аснова дабрабыту. Бюджэт сям’і. Вучэбная праца школьніка. Грамадзянская пазіцыя чалавека. Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь — асноўны закон дзяржавы.

Абагульняючае паўтарэнне (1 гадзіна)

Рэзервовы час (2 гадзіны)

ПАТРАБАВАННІ ДА ЎЗРОЎНЮ ПАДРЫХТОЎКІ ВУЧНЯЎ

Раздзел I. Чалавек і прырода

Вучні павінны м е ц ь у я ў л е н н і:

аб прыродных аб'ектах:

Сонцы;

зорках;

Месяцы;

планетах Сонечнай сістэмы;

астэроідах;

каметах;

метэарытах;

Космасе;

атамах і малекулах;

рэчывах — арганічных і неарганічных, растворальныx і не-
растваральныx;

ядры, мантый, зямной кары;

горных пародах;

мінералах;

воблаках;

атмасферных ападках (дождж, раса, іней, град, снег);

глебе;

гумусе;

прэсных, салёных і мінеральных водах;

састаўных частках воднай абалонкі: водах сушки (падзем-
ных водах, рэках, азёрах, балотах, ледніках) і Сусветнага акіяна;
аб прыродных з'явах:

змяненні агрэгатнага стану рэчыва (на прыкладзе вады);

руху малекул і дыфузіі ў вадкасцях і газах;

змены дня і ночы;

змены пор года;

сутачным і гадавым руху Зямлі;

сонечным зацьменні;

выпадзенні атмасферных ападкаў;

руху паветра (вятрах);

аб прыродных працэсах:

утварэнні Сонечнай сістэмы;

утварэнні Зямлі;

разбурэнні горных парод;

утварэнні асадкавых горных парод;
глебаўтварэнні;
кругавароце вады на Зямлі;
замярзанні, выпарэнні, кандэнсацыі вадкасці (на прыкладзе
вады);
акісленні рэчываў;
пашырэнні цел пры награванні і спісканні пры ахаладжэнні.

Вучні павінны ведаць заканамернасці (уста-
наўліваць прычынна-следчыя сувязі):
сувязі паміж шчыльнасцю і тэмпературай вады;
змянення тэмпературы паветра ў залежнасці ад вышыні
Сонца над гарызонтам і працягласці асветленасці;
утварэння глебы ў залежнасці ад уласцівасцей горных
парод, атмасферных працэсаў, асаблівасцей арганічнага свету.

Вучні павінны даваць азначэнні тэрмінам
(паяццям):

сузор'е;
глобус;
экватар;
мінерал;
карысныя выканні;
руды;
урадлівасць глебы;
атмасфера;
планетарны кругаварот вады;
вецер;
нерастваральныя рэчывы;
атмасферныя ападкі.

Вучні павінны тлумачыць:
прычыны ўтварэння асадкавых горных парод;
як утвараюцца карысныя выканні — торф, вугаль;
як утвараецца глеба;
як награваецца паветра на Зямлі;
прычыны з'яўлення на Зямлі воднай абалонкі;
прычыны ўтварэння аблокаў, туману і атмасферных ападкаў;
распаўсюджанне хімічных элементаў у абалонках Зямлі і
ў Космасе.

Вучні павінны ў м е ц ь:
назіраць з'явы навакольнага свету;
знаходзіць на небе сузор'і: Вялікая Мядзведзіца, Малая
Мядзведзіца, Лебедзь, Ліра;
выміраць тэмпературу паветра;
назіраць за надвор'ем (вызначаць тэмпературу паветра, воб-
лачнасць, віды ападкаў);
паказваць на картах Паўночнае і Паўднёвае паўшар'і, акія-
ны, мацерыкі, ракі, азёры, радовішчы карысных выкапняў;
параўноўваць паміж сабой геаграфічныя аб'екты, якія су-
стрakaюцца ў штодзённым жыцці.

Вучні павінны в е д а ц ь ф а к т ы:
назвы горных парод (кварцыт, вапняк, граніт, мел, пясок,
гліна, мармур);
назвы мінералаў: графіт, дыямант, палявы шпат, кварц;
назвы простых рэчываў (кісларод, азот, аzon, вадарод, гелій,
жалеза, крэмній, золата, серабро, медзь, алюміній, вуглярод,
магній); назывы складаных рэчываў (вада, вуглякіслы газ);
сімвалы хімічных элементаў: H, O, N, C;
хімічныя формулы рэчываў: H_2O , CO_2 , O_2 , O_3 , H_2 ;
уласцівасці рэчываў: кіслароду (агрэгатныя станы, раство-
ральнасць у вадзе, акісленне рэчываў), вады (агрэгатныя станы,
здольнасць растворанаць рэчывы, раскладанне на простыя рэчы-
вы), вуглякілага газу (агрэгатныя станы);
уласцівасці паветра (празрыстасць, шчыльнасць, пругкасць);
састаў паветра (пастаянныя складальныя і прымесі);
хімічную рэакцыю гарэння вугля ў кіслародзе.

Раздел II. Чалавек і грамадства

Вучні павінны ведаць:
азначэнні паняццяў: здароўе, культура, грамадзянства, Кан-
стытуцыя Рэспублікі Беларусь;
адрозненні чалавека ад іншых жывых істот;
прыродныя і грамадскія прыметы ў чалавеку;
фактары, якія ўплываюць на здароўе чалавека;
правы і абавязкі грамадзян Рэспублікі Беларусь.

Вучні павінны ў м е ц ь:
характарызаваць:
узаемадзейнне чалавека і навакольнага прыроднага асяроддзя;

магчымасці чалавека;
віды прафесій;
крыніцы даходаў сям’і;
ролю працы ў жыцці чалавека;
уплыў дзейнасці чалавека на навакольнае асяроддзе;
тлумачыць:
ролю зносін у жыцці людзей;
неабходнасць разумнага абмежавання патрэбнасцей чалавека;
наступствы шкодных звычак чалавека;
неабходнасць і шляхі захавання культурнай спадчыны на-
рода;
шляхі выхаду з канфліктных сітуацый;
канкрэтныя заваць прыкладамі:
узаемадзейнне чалавека і навакольнага асяроддзя;
праяўленне грамадзянскай пазіцыі чалавека;
прымяняць веды аб навыках здаровага ладу жыцця, споса-
бах урэгулявання канфліктных сітуацый, правілах паводзін і
зносін пры рашэнні практычных задач.

ЛІТАРАТУРА

1. Вселенная в 5 классе: пособие для учителя / В. В. Грузинский, Т. А. Перковский, А. А. Халимович. — Минск: Народная асвета, 1996. — 207 с.
2. Уроки природоведения в 4 классе: учеб.-метод. пособие / И. Е. Шарапа [и др.]. — Минск: Ураджай, 2001. — 127 с.
3. Методическое пособие к учебнику «Естествознание-5»: кн. для учителя / И. Т. Суравегина [и др.]. — М.: Просвещение, 1998. — 143 с.
4. Мир и Беларусь: Аспекты устойчивого развития: пособие для учащихся ст. классов общеобразоват. учреждений / под общ. ред. М. М. Ковалева, Т. П. Субботиной. — Минск: Технопринт, 2003. — 171 с.
5. Естествознание: учебник для 5 кл. общеобразоват. учреждений РФ / под ред. А. Г. Хрипковой. — М.: Просвещение, 1997. — 240 с.
6. Естествознание: учебник для 5 кл. общеобразоват. учреждений РФ / под ред. И. Т. Суравегиной, А. А. Фадеевой. — М.: Просвещение, 1998. — 270 с.
7. Природа и человек: Введение в естественные науки: учебник для 5 кл. общеобразоват. учреждений РФ / В. И. Сивоглазов, А. А. Плешаков. — М.: Просвещение, 1997. — 256 с.

ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА

Геаграфічна адукацыя дае веды пра сутнасць працэсаў і з'яў, якія адбываюцца ў прыродных і сацыяльна-еканамічных сістэмах Зямлі. Геаграфія знаёміць вучняў з асаблівасцямі прыроднага, сацыяльна-еканамічнага і палітычнага развіцця канкрэтных тэрыторый, з заканамернасцямі развіцця тэрытарыяльных прыродна-грамадскіх сістэм, удасканаленнем тэрытарыяльной арганізацыі грамадства, з прынцыпамі рацыянальнага прыродакарыстання, эффектыўнага гаспадарання, аховы прыроднага асяроддзя і беражлівых адносін да прыродных рэсурсаў.

Програмы ўяўляюць адзіную сістэму ўзаемавязаных курсаў, якія забяспечваюць пераемнасць зместу, формаў і метадаў арганізацыі вучэбнай дзеяніасці вучняў.

Агульная мэта вучэбных курсаў па геаграфіі — фарміраванне асобы, тых яе якасцей, поглядаў, прынцыпаў і нормаў паводзін, якія адпавядаюць агульначалавечым каштоўнасцям. Роля геаграфіі як вучэбнага прадмета ў фарміраванні і развіцці асобы вызначаецца спецыфікай навукі. Геаграфія — комплексная грамадская прыродазнаўчанавуковая дысцыпліна, для якой характэрны комплексны падыход у даследаванні і тлумачэнні заканамернасцей узаемадзеяння прыроды і грамадства, узаемасувязей паміж іх асобнымі кампанентамі. Толькі сродкамі геаграфіі можа быць сфарміравана ўяўленне аб простора-ва-часовым характары з'яў і працэсаў, неабходнае для разумення сутнасці сучасных проблем чалавецтва — сацыяльных, экалагічных, эканамічных, палітычных.

«Чалавек і свет» (V клас) з'яўляецца прапедэўтычным курсам геаграфіі. У дадзеным курсе вучні атрымліваюць агульныя геаграфічныя звесткі аб планете Зямля, уяўленні аб кампанентах прыроды і выкарыстанні іх чалавекам у якасці прыродных рэсурсаў.

Пачатковы курс геаграфіі (VI—VII класы) закліканы здзейсніць пераход ад вывучэння інтэграванага курса «Чалавек і свет» да сістэмнага вывучэння геаграфіі.

Мэта курса — фарміраванне ўяўленняў аб Зямлі як прыродным комплексе, аб асаблівасцях зямных абалонак і іх узаємасувязях, насельніцтве, палітычнай карце, гаспадарцы і яе структуры.

Задачы курса:

- азнямленне вучняў з геаграфіяй як наукаі, геаграфічнай картай — яе мовай;
- фарміраванне ўяўленняў аб прыродзе зямной паверхні, насельніцтве Зямлі і яго гаспадарчай дзейнасці, геаграфічных працэсах і з’явах;
- замацаванне першапачатковых геаграфічных ведаў і ўменняў на прыкладзе кампанентаў прыроды, найбуйнейшых геаграфічных аб’ектаў зямной паверхні з прыцягненнем краязнаўчага матэрыялу.

Геаграфія мацерыкоў і краін (VIII—IX класы) комплексны краіназнаўчы курс, які вывучае геаграфічныя асаблівасці і спецыфіку прыроды, насельніцтва і гаспадаркі мацерыкоў і асобных краін зямнога шара.

Мэта курса — паказаць вучням агульныя геаграфічныя заканамернасці мацерыкоў і акіянаў, асобных краін у разнастайных прыродных умовах, асаблівасці ўплыву прыроды на гаспадарку, культуру; даць комплексную геаграфічную характеристыку мацерыкоў, краін і акіянаў, спецыфіку фарміравання іх прыроднарэсурснага патэнцыялу і асаблівасці іх сучаснага развіцця.

Упершыню выдзелены раздел «Краіны Беларускага парубежжа» з мэтай фарміравання разумення вучнямі агульных этнічных, культурных, гаспадарчых каштоўнасцей, якія гістарычна сформіраваліся.

Задачы курса:

- развіццё комплекснага геаграфічнага мыслення; фарміраванне аб’ектыўнага погляду вучня на свет;
- стварэнне цэласнага вобразнага ўяўлення аб планете Зямля, краінах Зямлі, іх прыродзе, насельніцтве, культуры і каштоўнасцях, эканамічным развіцці.

Асноўны аб'ект вывучэння курса «Геаграфія мацерыкоў і краін» — краіназнаўства, якое з'яўляецца звязком паміж навукай геаграфіяй і агульначалавечай культурай.

Дадзены курс закліканы сфарміраваць у вучняў уяўленне аб разнастайнасці і адзінстве свету, неабходнасці захавання прыроднай разнастайнасці і забеспячэння ўстойлівага развіцця краін у бліжэйшай і далёкай перспектыве.

У IX класе разглядаюцца асаблівасці прыроды і гаспадаркі Еўразіі, у цэнтры якой знаходзіцца Рэспубліка Беларусь, гаспадарка якой фарміруеца і развіваецца ў цеснай сувязі з глобальнымі міжнароднымі працэсамі на мацерыку. Неад'емнай часткай курса з'яўляецца вывучэнне геаграфічных асаблівасцей краін: Расіі як члена саюзнай дзяржавы, краін беларускага парубежжа (Украіны, Польшчы, краін Балтый), найбуйнейшых дзяржаў Еўрапейскага Саюза — патэнцыяльных партнёраў эканамічнага і культурнага супрацоўніцтва, а таксама вядучых краін Усходу.

Геаграфія Беларусі (Х клас). На прыкладзе сваёй рэспублікі вучні атрымліваюць усебаковае ўяўленне пра комплексную геаграфічную характеристыку асобных краін. Курс арыентуе вучняў на глыбокое комплекснае вывучэнне прыроды, насельніцтва і гаспадаркі сваёй краіны, яе асобных раёнаў.

Мэта курса — фарміраванне ведаў аб уплыве асаблівасцей прыроды, насельніцтва на размяшчэнне і спецыялізацыю гаспадаркі. Беларусь разглядаецца як тэрытарыяльная геаграфічная сістэма, сістэма прыродных, гаспадарчых і сацыяльных аб'ектаў і з'яў, якія развіваюцца ў паставанным узаемадзеянні.

Задачы курса:

- вывучэнне асаблівасцей геапалітычнага становішча Рэспублікі Беларусь;
- ацэньванне з пазіцыі ўплыву яго значэння на развіццё гаспадаркі;
- фарміраванне і ўмацаванне палітычнага, сацыяльнага і эканамічнага іміджу Рэспублікі Беларусь.

Агульная геаграфія (XI клас) — заключны абавязковы курс у сістэме геаграфічнай адукацыі ў сярэдняй школе ўяўляе сабой міжпрадметную вобласць ведаў, якія ўзнікаюць на сутыку прыродных і грамадскіх навук.

Мэта курса — азнаямленне вучняў з тэарэтычнымі і практычнымі кірункамі сучаснай геаграфічнай навукі, геаграфічнымі аспектамі осноўных праблем чалавецтва і шляхоў іх вырашэння, новымі метадамі і кірункамі развіцця сучасных геаграфічных ведаў, магчымасцямі практычнага выкарыстання геаграфічнай навукі і навуковых ведаў для арганізацыі гаспадаркі і маніторынгу навакольнага асяроддзя, стварэння цэласнага ўяўлення пра геаграфічныя аб'екты і з'явы.

Асноўным аб'ектам вывучэння геаграфіі з'яўляецца геаграфічная абалонка — жыццёва важная прастора і сфера чалавечай дзейнасці. Прадметам вывучэння з'яўляюцца геаграфічныя з'явы і працэсы, заканамернасці, канцэпцыі, теорыі развіцця геаграфічнай абалонкі, грамадства і ўзаемадзеяння паміж імі.

Задачы курса:

- фарміраванне ў вучняў навуковых уяўленняў аб навакольным асяроддзі ў развіцці;
- разуменне найбольш актуальных палітычных, эканамічных, сацыяльных, экалагічных праблем, якія ўзнікаюць у геаграфічнай прасторы;
- раскрыццё сутнасці праблемы ўстойлівага развіцця як асновы гарманічнага развіцця грамадства і прыроды.

Праграмай прадугледжваецца правядзенне практычных работ у класе, на мясцовасці. Асобныя практычныя работы проводзяцца на ўроках абагульняючага паўтарэння. Выніковыя практычныя работы абазначаны зорачкай. У праграме кожнага курса прадугледжаны рэзерв часу. Выдзелены патрабаванні да вынікаў навучання з улікам іх зместавай вобласці і ўзроставых фізіялагічных асаблівасцей вучняў. Геаграфічнай наменклатура пералічваецца ў патрабаваннях без паўтору, па меры выкарыстання пры вывучэнні новага матэрыялу.

У праграме прадугледжана дадатковая літаратура для настаўніка і вучняў.

ПАЧАТКОВЫ КУРС ГЕАГРАФІІ

VI КЛАС

(35 гадзін)

Уводзіны (1 гадзіна)

Геаграфія — навука аб прыродзе Зямлі і прычынах яе разнастайнасці, насельніцтве і яго гаспадарчай дзейнасці. Значэнне геаграфіі ў жыцці і гаспадарчай дзейнасці людзей. Абалонкі Зямлі: літасфера, гідрасфера, атмасфера, біясфера.

Асноўныя паняцці: геаграфія, літасфера, гідрасфера, атмасфера, біясфера.

ПАТРАБАВАННІ ДА ВЫНІКАЎ НАВУЧАННЯ

Вучням неабходна:

называць аб'екты вывучэння геаграфічнай навукі; абалонкі Зямлі;

тлумачыць ролю геаграфіі ў жыцці і гаспадарчай дзейнасці людзей;

ведаць вобласці прымянення геаграфічных ведаў.

Р А З Д З Е Л І

ЛІК ЗЯМЛІ. ГЕАГРАФІЧНЫЯ АДКРЫЦЦІ (3 гадзіны)

Кантыненты. Акіяны. Часткі свету. Склад сушы: мацерыкі, паўастрavy, астрavy, архіпелагі.

Геаграфічныя адкрыцці ў Старажытным Свеце і ў сярэднявекаві. Эпоха Вялікіх геаграфічных адкрыццяў. Падарожжы Хрыстафора Калумба і Фернана Магелана.

Вытокі сучасных геаграфічных даследаванняў. Вывучэнне Зямлі з Космасу. Вывучэнне Сусветнага акіяна: Тур Хеердал, Жак Пікар, Жак Іў Кусто.

Асноўныя паняцці: кантынент, акіян, частка свету, мацярык, паўвостраў, востраў, архіпелаг.

ПАТРАБАВАННІ ДА ВЫНІКАЎ НАВУЧАННЯ

Вучням неабходна:

ведаць мацерыкі, акіяны, часткі свету, паўастравы, астравы;

называць вядомых даследчыкаў і падарожнікаў: Марка Поля, Тура Хеердала, Жака Пікара, Жака Іва Кусто;

называць і паказваць маршруты найважнейшых падарожжаў; **кантыненты**: Афрыка, Антарктыда, Аўстралія, Паўднёвая Амерыка, Паўночная Амерыка, Еўразія; **акіяны**: Ціхі, Атлантычны, Індыйскі, Паўночны Ледавіты; **часткі свету**: Афрыка, Еўропа, Азія, Амерыка, Аўстралія і Акіянія, Антарктыда; **паўастравы**: Аравійскі, Індастан, Скандынаўскі, Лабрадор; **астравы**: Грэнландыя, Ісландыя, Вялікі Бар'ерны рыф;

тлумачыць адрозненне паміж мацерыком і часткай свету; ролю геаграфічных падарожжаў і даследаванняў у развіцці грамадства.

Р А З Д З Е Л II

АДЛЮСТРАВАННЕ ПАВЕРХНІ ЗЯМЛІ НА ПЛАНЕ

МЯСЦОВАСЦІ, ГЛОБУСЕ И КАРЦЕ

(11 гадзін)

Т э м а 1. План мясцовасці (4 гадзіны)

Страны гарызонту. Арыентаванне на мясцовасці. Компас. Азімут.

Паняцце аб плане мясцовасці, умоўныя знакі. Вымярэнне адлегласцей на мясцовасці і плане. Маштаб і яго віды.

Вызначэнне азімутаў і напрамкаў па зададзеных азімутах з дапамогай компаса.

Складанне плана мясцовасці. Вакамерная здымка. Выкарыстанне планаў мясцовасці ў практичнай дзейнасці чалавека.

Практычныя работы

1. Арыентаванне на мясцовасці. Вызначэнне азімутаў і кірункаў па зададзеных азімутах з дапамогай компаса.

2*. Складанне плана невялікага ўчастка мясцовасці спосабам вакамернай здымкі. Вымярэнне адлегласцей на мясцовасці і на плане.

Асноўныя паняцці: арыентаванне, азімут, план мясцовасці, маштаб, лікавы, найменны і лінейны маштабы, умоўныя знакі, вакамерная здымка, паллярны і маршрутны здымкі плана мясцовасці.

ПАТРАБАВАННІ ДА ВЫНІКАЎ НАВУЧАННЯ

Вучням неабходна:

называць спосабы здымкі плана мясцовасці;

называць і паказваць умоўныя знакі;

вызначаць стораны гарызонту, азімут;

вымяраць адлегласці на мясцовасці;

чытаць план мясцовасці (вызначаць кірункі, адлегласці, аб'екты, іх узаемаразмешчэнне);

складаць элементарны план мясцовасці.

Т э м а 2. Геаграфічная карта (6 гадзін)

Форма і памеры Зямлі. Асаблівасці паказу зямной паверхні на глобусе. Градусная сетка на глобусе. Экватар, паралелі, меридыяны, пачатковы меридыян, географічныя полюсы. Часавыя паясы.

Паняцце аб геаграфічнай карце. Легенда карты. Адрозненні карт па маштабе (дробнамаштабныя, сярэднемаштабныя, буйнамаштабныя).

Віды геаграфічных карт па ахопе тэрыторыі (сусветныя карты, карты асобных мацерыкоў і акіянаў, карты частак мацерыкоў), па змесце (агульнагеаграфічныя, тэматычныя).

Паняцце аб тапаграфічнай карце. Умоўныя знакі на тапаграфічнай карце. Абсалютная і адносная вышыні. Рэльеф. Паказ рельефу на картах.

Геаграфічныя каардынаты: геаграфічныя шырота і даўгата. Сучасныя спосабы вызначэння геаграфічных каардынат.

Адрозненне геаграфічнай карты ад плана мясцовасці. Значэнне карт у геаграфіі, жыщі і гаспадарчай дзейнасці людзей. Контурыя карты.

Практычныя работы

3. Чытанне тапаграфічнай карты.

4*. Вызначэнне геаграфічных каардынат па картах і нанясенне геаграфічных аб'ектаў па зададзеных каардынатах на контурную карту.

Асноўныя паняцці: геаграфічная карта, легенда карты, экватар, паралелі, мерыдыяны, пачатковы мерыдыян, градусная сетка, геаграфічныя шырота і даўгата, геаграфічныя каардынаты, часавыя паясы, дробнамаштабныя, сярэднемаштабныя, буйнамаштабныя (тапаграфічныя) карты; агульнагеаграфічныя і тэматычныя карты, адносная і абсолютная вышыні, рэльеф, гарызанталі.

ПАТРАБАВАННІ ДА ВЫНІКАЎ НАВУЧАННЯ

Вучням неабходна:

называць віды геаграфічных карт;

адрозніваць геаграфічныя карты па маштабе, ахопе тэрыторыі, змесце;

называць і паказваць экватар, пачатковы мерыдыян, географічныя полюсы; на карце і глобусе геаграфічныя аб'екты;

вызначаць (вымяраць) адлегласці па картах і глобусе, геаграфічныя каардынаты і кірункі, геаграфічнае становішча аб'ектаў, паясны час, абсолютную і адносную вышыні гор і раўнін;

умець чытаць тапаграфічную і геаграфічныя карты;

абазначаць і падпісваць геаграфічныя аб'екты на контурнай карце.

Абагульняючае паўтарэнне (1 гадзіна)

Р А З Д З Е Л III ПРЫРОДА ЗЯМЛІ (19 гадзін)

Т э м а 3. Літасфера і рэльеф Зямлі (8 гадзін)

Унутраная будова Зямлі: ядро, мантыя, зямная кара. Будова і магутнасць зямной кары. Паняцце аб літасфери.

Унутраныя сілы Зямлі. Землетрасенні, вулканізм.

Знешнія сілы Зямлі. Выветрыванне.

Горныя пароды і мінералы, якія складаюць зямную кару. Магматычныя, асадковыя і метамарфічныя горныя пароды.

Рэльеф Зямлі. Асноўныя формы рэльефу: раёніны, горы. Горы і горныя краіны. Адрозненне гор па вышыні (нізкія, сярэднія, высокія).

Віды раёнін па харектары паверхні (плоскія, узгорыстыя), па абсалютнай вышыні (упадзіны, нізіны, узвышшы, пласка-гор'і).

Рэльеф дна Сусветнага акіяна.

Выкарыстанне і ахова нетраў Зямлі.

Практычныя работы

5*. Апісанне па карце асобных раёнін і горных краін.

6. Вызначэнне глыбіні мораў і акіянаў па карце.

Асноўныя паняцці: ядро Зямлі, мантывія, зямная кара, кантынентальная і акіянічна зямная кара, горныя пароды: магматычныя, асадковыя, метамарфічныя, мацерыковая водмель (шэльф), мацерыковы склон, ложа акіяна, жолаб, землетрасенне, ачаг і эпіцэнтр, вулканізм і вулканы, магма, лава, жарабло, кратэр, вулканічны конус, раёніны, горы, горныя краіны, горны хрыбет, вяршыня, горная даліна, нізкія, сярэднія і высокія горы, упадзіны, нізіны, узвышшы, пласка-гор'і, выветрываюне, фізічнае і біялагічнае выветрываюне.

ПАТРАБАВАННІ ДА ВЫНІКАЎ НАВУЧАННЯ

Вучням неабходна:

называць асноўныя формы рэльефу Зямлі;

харектарызаваць адрозненні кантынентальнай кары і акіянічнай зямной кары;

называць і паказваць на карце розныя формы рэльефу зямной паверхні; **раёніны:** Усходне-Еўрапейская, Мінскае ўзвышша, Амазонская нізіна, Сярэдне-Сібірскае пласка-гор'е, упадзіна Гхор; **горы:** Альпы, Каўказскія, Уральскія, Гімалаі з вяршыніяй Джамалунгма (Эверест), Кардыльеры, Анды; **вулкан** Везувій; Марыянскі жолаб;

вызначаць на карце глыбіні мораў і акіянаў, формы паверхні Зямлі;

рабіць апісанне асобных раёнін, гор, рэльефу сваёй мясцовасці;

тлумачыць размяшчэнне формаў рэльефу Зямлі;

пазначаць на контурнай карце асноўныя формы рэльефу.

Тэма 4. Гідрасфера (10 гадзін)

Асноўныя часткі гідрасферы: Сусветны акіян і воды сушы. Сусветны акіян і яго часткі. Моры. Залівы. Пралівы.

Тэмпература, салёнасць акіянічных водаў. Рух вады ў акіяне — марскія хвалі, цунамі, прылівы і адлівы. Цёплыя і халодныя акіянічныя цячэнні.

Воды сушы. Падземныя воды (грунтавыя і напорныя (артэзіянскія)). Крыніцы. Роля падземных водаў у фарміраванні рэльефу. Апоўзні, карставыя з'явы.

Паверхневыя воды. Рака і яе часткі. Рачная даліна і яе элементы: рэчышча, пойма, схіл, тэрраса. Рачная сістэма, рачны басейн, водападзел.

Районныя і горныя рэкі. Уплыў рэльефу на кірунак і характеристар цячэння рэк. Парогі і вадаспады, плёсы. Ухіл і падзенне ракі. Жыўленне (снегавое, дажджавое, ледніковае, падземнае, змешанае) і рэжым рэк (разводдзе, паводка, межань).

Азёры і балоты. Азёры сцёкавыя і бяссцёкавыя, прэсныя і салёныя. Утварэнне азёрных катлавін. Тэктанічныя, вулканічныя, ледавіковыя, запрудныя, карставыя, старычныя азёры. Вадасховішчы.

Ледавікі, іх утварэнне. Мацерыковыя і горныя ледавікі. Уздзеянне ледавікоў на рэльеф.

Значэнне Сусветнага акіяна ў жыцці людзей і ахова акіянічных водаў. Ахова водаў сушы.

Практычная работа

7. Экскурсія. Вывучэнне прыроднага аб'екта сваёй мясцо-васці.

Асноўныя паняцці: Сусветны акіян, мора, унутраныя і ўскрайнія моры, заліў, праліў, салёнасць, марскія хвалі, цунамі, цячэнні, прылівы, адлівы, воды сушы, падземныя воды: грунтавыя, ненапорныя і напорныя (артэзіянскія) воды, крыніцы, гейзеры, апоўзні, карст, рака, выток, вусце, дэльта, рачная даліна, русла, пойма, прыток, рачная сістэма, рачны басейн, водападзел, парогі, вадаспады, плёс, ухіл і падзенне ракі, жыўленне і рэжым рэк, межань, разводдзе, паводка, возера, стокавыя, бясстокавыя, прэсныя, салёныя азёры, ледавікі, мацерыковыя і горныя ледавікі.

ПАТРАБАВАННІ ДА ВЫНІКАЎ НАВУЧАННЯ

Вучням неабходна:

называць састаўныя часткі гідрасфery; найбольш і найменш глыбокія акіяны, найменшую і найбольшую салёнасць водаў акіянаў; асноўныя часткі ракі і элементы рачной даліны; фактары, якія ўпłyваюць на рэжым і жыўленне рэк;

называць і паказваць моры: Міжземнае, Чырвонае, Чорнае, Балтыйскае; **зalівы:** Біскайскі, Бенгалльскі; **пralівы:** Магеланаў, Гібралтарскі, Берынгаў; **цячэнні:** Гольфстрым, Заходніх Вятроў; **рэкі:** Ніл, Амазонка, Волга, Дняпро; **азёры:** Байкал, Каспійскае мора, Нарач; **вадаспады:** Анхель, Вікторыя; **ледавік** Маласпіна;

тлумачыць прычыны ўтварэння марскіх хваль, прыліваў і адліваў, цунамі; характеристар цячэння горных і раёнінных рэк; змянення водаў сушы пад уздзеяннем гаспадарчай дзейнасці чалавека;

характарызаваць асобныя рэкі і азёры;

абазначаць рэкі, вадаспады і азёры на контурнай карце.

Абагульняючае паўтарэнне (1 гадзіна)

Рэзерв часу (1 гадзіна)



VII КЛАС

(35 гадзін)

Р А З Д З Е Л III ПРЫРОДА ЗЯМЛІ (12 гадзін)

Т э м а 5. Атмасфера. Надвор'е і клімат (8 гадзін)

Атмасфера, яе склад, будова і значэнне.

Паняцце «надвор'е». Метэаралагічныя элементы і з'явы: тэмпература паветра, атмасферны ціск, вецер, вільготнасць паветра, атмасферныя ападкі.

Назіранне за надвор'ем. Тэмпература паветра.

Атмасферны ціск. Вецер. Напрамак і скорасць ветру. Сіла ветру.

Вільготнасць паветра: абсолютная і адносная. Туман. Воблакі.

Атмасферныя ападкі. Віды ападкаў.

Паняцце «клімат». Кліматаўтаральныя фактары: геаграфічнае шырата, размеркаванне сушки і акіяна, аддаленасць тэрыторыі ад акіянаў і мораў, марскія цячэнні, вышыня мясцовасці над узроўнем мора, рэльеф мясцовасці.

Практычная работа

1*. Апрацоўка матэрыялаў назіранняў за надвор'ем і апісанне надвор'я сваёй мясцовасці.

Асноўныя паняцці: трапасфера, стратасфера, надвор'е, сярэдняя тэмпература, амплітуда тэмператур, атмасферны ціск, вецер, ружа вястроў, вільготнасць паветра, абсолютная і адносная вільготнасць паветра, максімальная вільготнасць, клімат.

ПАТРАБАВАННІ ДА ВЫНІКАЎ НАВУЧАННЯ

Вучням неабходна:

называць метэаралагічныя элементы і прыборы для іх вымярэння;

састаўляць апісанне надвор'я;

тлумачыць уплыў асноўных кліматаўтаральных фактараў на клімат;

карыстацца тэрмометрам, барометрам, гігрометрам, флюгерам;

умець складаць графікі ходу тэмпературы, складаць ружу вястроў, вызначаць сярэднясутачныя і сярэднямесячныя тэмпературы, амплітуды тэмператур.

Тэма 6. Біясфера (3 гадзіны)

Біясфера і яе межы. Геалагічная роля жывога рэчыва. Разнастайныя праяўленні жыцця і вертыкальныя межы размеркавання жывога рэчыва ў літасфери, гідрасфери, атмасфери.

Глебавае покрыва — особнае цела Зямлі. Паняцце «глеба». Урадлівасць глеб. Значэнне глебы ў гаспадарчай дзейнасці людзей. Эрозія глеб. Меліярацыі. Ахова глебы.

Прыродны комплекс і яго кампаненты. Ахова прыродных комплексаў Зямлі.

Практычная работа

2*. Апісанне прыроднага комплекса сваёй мясцовасці.

Асноўныя паняцці: жывое рэчыва, глеба, урадлівасць, эрозія, меліярацыя, прыродны комплекс, кампаненты прыроды (горная парода, паветра, вада, расліны, жывёлы, глеба).

ПАТРАБАВАННІ ДА ВЫНІКАЎ НАВУЧАННЯ

Вучням неабходна:

называць склад і межы біясферы;

характарызаваць асаблівасці біясферы і глеб;

тлумачыць прычыны разнастайнасці прыродных комплексаў сушки і Сусветнага акіяна.

Абагульняючае паўтарэнне (1 гадзіна)

Р А З Д 3 Е Л IV

НАСЕЛЬNІЦТВА І ЯГО ГАСПАДАРЧАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ (22 гадзіны)

Т э м а 7. Насельніцтва Зямлі (3 гадзіны)

Чалавецтва — неад'емная частка біясферы. Колькасць насельніцтва зямнога шара, яго дынаміка. Асноўныя расы. Структура насельніцтва (узроставы і палавы склад). Працоўныя рэсурсы.

Натуральны (нараджальнасць, смяротнасць, натуральны прырост) і механічны (міграцыі) рух насельніцтва.

Размяшчэнне насельніцтва. Шчыльнасць і рассяленне насельніцтва. Гарады і сельскія пасяленні.

Практычная работа

3*. Рашэнне задач. Вызначэнне змянення колькасці насельніцтва з улікам натуральнага і механічнага руху.

Асноўныя паняцці: расы, структура насельніцтва, нату-
ральны прырост, шчыльнасць насельніцтва, міграцыя, гарады
і сельскія пасяленні.

ПАТРАБАВАННІ ДА ВЫНІКАЎ НАВУЧАННЯ

Вучням неабходна:

называць колькасць насельніцтва Зямлі і Рэспублікі Бела-
русь, асноўныя расы, сярэднюю шчыльнасць насельніцтва свету,
фактары, якія вызначаюць змяненне колькасці насельніцтва і
яго шчыльнасць, асноўныя тыпы населеных пунктаў;

называць і паказваць раёны з найбольшай і наименшай
шчыльнасцю насельніцтва;

тлумачыць змяненне колькасці насельніцтва, залежнасць
шчыльнасці насельніцтва ад розных фактараў, прычыны росту
гарадоў і гарадскага насельніцтва;

вызначаць шчыльнасць насельніцтва, абсалютны прырост
населеніцтва.

Т э м а 8. Палітычная карта свету (2 гадзіны)

Палітычная карта свету. Відарыс краін і их сталіц на кар-
це. Дзяржаўная мяжа. Суверэнныя дзяржавы і залежныя тэ-
рыторыі.

Адрозненне краін свету па формах кіравання (рэспубліка,
манархія), палітыка-тэрытарыяльным ладзе (унітарная, федэр-
атыўная), памерах тэрыторыі, колькасці насельніцтва.

Практычная работа

4. Абазначэнне на контурнай карце пяці найбуйнейшых па
плошчы і па колькасці насельніцтва краін свету, их сталіц і
межаў; вызначэнне шчыльнасці насельніцтва гэтых краін.

Асноўныя паняцці: палітычная карта свету, дзяржаўная мя-
жа, суверэнныя дзяржавы і залежныя тэрыторыі, рэспубліка,
манархія, унітарная, федэратыўная дзяржавы.

ПАТРАБАВАННІ ДА ВЫНІКАЎ НАВУЧАННЯ

Вучням неабходна:

называць асноўныя аб'екты палітычнай карты свету;

называць і паказваць найбуйнейшыя па плошчы краіны свету і іх сталіцы (Расія, Канада, Кітай, ЗША, Бразілія) і колькасці насельніцтва (Кітай, Індыя, ЗША, Інданезія, Бразілія).

Тэма 9. Прыродныя рэсурсы і гаспадарчая дзейнасць (2 гадзіны)

Паняцце аб прыродных рэсурсах. Віды прыродных рэсурсаў. Вычарпальныя і невычарпальныя, аднаўляльныя і неаднаўляльныя прыродныя рэсурсы. Прыродныя рэсурсы як аснова жыцця чалавека.

Паняцце аб гаспадарцы. Прадпрыемства — самастойная адзінка гаспадаркі. Галіна і сфера гаспадаркі. Вытворчая (галіны прамысловасці, сельскай гаспадаркі і будаўніцтва) і невытворчая (галіны паслуг) сферы. Прамысловасць, сельская гаспадарка, транспарт.

Асноўныя паняцці: прыродныя рэсурсы: вычарпальныя, невычарпальныя, аднаўляльныя, неаднаўляльныя; карысныя выкапні: паліўныя,rudныя, нярудныя; гаспадарка, галіна гаспадаркі, вытворчая і невытворчая сферы, прамысловасць, сельская гаспадарка, транспарт.

ПАТРАБАВАННІ ДА ВЫНІКАЎ НАВУЧАННЯ

Вучням неабходна:

называць асноўныя групы прыродных рэсурсаў, віды карысных выкапняў;

тлумачыць адрозненні паміж галінамі вытворчай і невытворчай сфер.

Тэма 10. Галіны прамысловасці (9 гадзін)

Энергетыка і яе значэнне ў гаспадарцы. Паліўная прамысловасць і электраенергетыка. Сыравіна (каменны вугаль, нафта, прыродны газ і інш.).

Электраенергетыка. Тыпы электрастанцый ЦЭС, ГЭС, АЭС. Экалагічныя праблемы.

Металургія. Чорная металургія, сырэвіна і прадукцыя.

Каліровая металургія. Структура, сырэвіна і прадукцыя.

Машынабудаванне, яго склад, прадукцыя, значэнне ў гаспадарцы, сувязь з іншымі галінамі.

Хімічна прамысловасць. Структура, сыравіна і прадукцыя. Экалагічныя праблемы.

Лясная прамысловасць. Склад і прадукцыя.

Лёгкая прамысловасць, яе склад, сыравіна і прадукцыя.

Харчовая прамысловасць, яе склад, сыравіна і прадукцыя.

Асноўныя паняцці: энергетыка, паліўная прамысловасць, электраэнергетыка, металургія, чорная і каліяровая металургія, машынабудаванне, хімічная прамысловасць, лёгкая прамысловасць, лясная прамысловасць, харчовая прамысловасць.

ПАТРАБАВАННІ ДА ВЫНІКАЎ НАВУЧАННЯ

Вучням неабходна:

называць асноўныя галіны прамысловасці, іх склад і віды сыравіны;

тлумачыць значэнне галін прамысловасці ў гаспадарцы і жыцці чалавека;

умець складаць схему структуры галін прамысловасці.

Тэма 11. Сельская гаспадарка (3 гадзіны)

Сельская гаспадарка, яе прызначэнне, сувязь з прыроднымі ўмовамі. Галіны сельскай гаспадаркі. Структура раслінаводства і жывёлагадоўлі.

Раслінаводства. Збожжавая гаспадарка. Галоўныя збожжавыя культуры (пшаніца, рыс, кукуруза). Тэхнічныя культуры (валакністая, алейная, цукраносная, танізуючая). Вырошчванне бульбы, агародніны і фруктаў.

Жывёлагадоўля і яго структура (развядзенне буйной рагатай жывёлы, свінагадоўля, птушкагадоўля, авечкагадоўля).

Асноўныя паняцці: раслінаводства, жывёлагадоўля.

ПАТРАБАВАННІ ДА ВЫНІКАЎ НАВУЧАННЯ

Вучням неабходна:

называць асноўныя галіны раслінаводства і жывёлагадоўлі;

рабіць вывады аб значэнні сельскай гаспадаркі для жыцця чалавека;

тлумачыць уплыў прыродных умоў на развіццё сельскай гаспадаркі;

умець характарызываць асобныя галіны сельскай гаспадаркі.

Т э м а 12. Транспарт (2 гадзіны)

Паняцце аб транспарце. Віды транспорту (сухапутны, водны, паветраны).

Практычная работа

5*. Апісанне гаспадарчай дзейнасці насельніцтва сваёй мясцовасці (на падставе назіранняў і мясцовых крыніц інфармацыі).

Асноўныя паняцці: транспорт, сухапутны транспорт (чыгуначны, аўтамабільны, трубаправодны); водны транспорт (марскі і рачны); паветраны транспорт.

ПАТРАБАВАННІ ДА ВЫНІКАЎ НАВУЧАННЯ

Вучням неабходна:

называць склад транспорту;

тлумачыць прычыны і асаблівасці развіцця разнастайных відаў транспорту;

рабіць апісанне гаспадарчай дзейнасці насельніцтва сваёй мясцовасці;

складаць характарыстыку гаспадарчага аб'екта;

умець характарызываць асобныя віды транспорту.

Абагульняючае паўтарэнне (1 гадзіна)

Рэзерв часу (1 гадзіна)

ГЕАГРАФІЯ МАЦЕРЫКОЎ І КРАІН

VIII КЛАС

(70 гадзін)

Уводзіны (1 гадзіна)

Геаграфія мацерыкоў і краін — комплексны kraіназнаўчы курс.

Р А З Д З Е Л І

АГУЛЬНЫ ГЕАГРАФІЧНЫ АГЛЯД ЗЯМНОГА ШАРА (25 гадзін)

Т э м а 1. Агульныя заканамернасці прыроды Зямлі (13 гадзін)

Геаграфічная абалонка. Граніцы. Заканамернасці развіцця геаграфічнай абалонкі. Цэласнасць, рytмічнасць, кругаварот рэчываў і энергіі. Занальнасць і азанальнасць.

Глабальныя рысы рэльефу Зямлі: мацерыкі і акіяны. Тэорыя літасферных пліт. Паходжанне мацерыкоў і акіянаў. Глабальныя складкаватыя паясы.

Тэктанічная будова зямной кары: платформы і складкаватыя паясы. Пліты і шчыты.

Рэльеф раёнін і гор. Паходжанне раёнін (дэнудацыйныя, акумулятыўныя). Паходжанне гор (складкаватыя, складкаватаглыбавыя, глыбавыя, вулканічныя).

Клімат Зямлі. Сонечная радыяцыйя. Цеплавыя паясы. Размеркаванне тэмпературы паветра.

Цыркуляцыя атмасфery. Пасаты, заходнія і ўсходнія вятры палярных абласцей. Мусоны. Размеркаванне ападкаў на паверхні Зямлі.

Асноўныя тыпы паветраных мас. Атмасферныя франты. Цыклоны і антыциклоны, звязаныя з імі тыпы надвор'я.

Кліматычныя паясы Зямлі (экваторыяльны, субэкваторыяльны, тропічны, субтропічны, умераны, субарктычны і субантарктычны, арктычны і антарктычны). Кліматычныя вобласці.

Глебы і глебава-зямельныя рэсурсы Зямлі. Фактары глеба-утварэння. Асноўныя тыпы глеб, іх уласцівасці. Паняцце аб агракліматычных рэсурсах.

Прыродныя зоны Зямлі (экваторыяльных і тропічных шырот, умераных і палярных шырот). Паняцце аб высотнай пояснасці.

Праблемы захавання прыроднай разнастайнасці на Зямлі. Прывродаахоўныя тэрыторыі.

Практычная работа

1. Аналіз геаграфічнага прайяўлення шыротнай занальнасці па тэматычных картах.

Асноўныя паняцці: заканамернасці развіцця геаграфічнай абалонкі, глабальны рэльеф, літасферная пліта, складкаватая вобласць, платформа, платформенная пліта, крышталічны фундамент і асадкавы чахол платформы, шчыт, горст, грабен, скід; астэнасфера, цыркуляцыя атмасфери, заходнія вятры, пасаты, мусоны, тыпы паветраных мас, атмасферныя франты, цыклоны і антыцыклоны, кліматычныя паясы, глебы, агракліматычныя рэсурсы, прыродныя зоны, шыротная занальнасць, азональнасць, высотная пояснасць, прывродаахоўныя тэрыторыі.

ПАТРАБАВАННІ ДА ВЫНІКАЎ НАВУЧАННЯ

Вучням неабходна:

называць заканамернасці геаграфічнай абалонкі; фактары глеба-утварэння;

называць і паказваць асноўныя формы рэльефу Зямлі: **літасферныя пліты:** Еўразійская, Інда-Аўстралійская, Паўночна-Амерыканская, Паўднёва-Амерыканская, Афрыканская, Антарктычна, Ціхаакіянская; **складкаватыя вобласці:** Ціхаакіянскае вулканічнае кальцо, Альпійска-Гімалайскі пояс; **платформы:** Усходне-Еўрапейская, Заходне-Сібірская пліта; **цеплавыя паясы,** кліматычныя паясы, прыродныя зоны;

рабіць апісанне кліматычных паясоў, прыродных зон;

тлумачыць праяўленне заканамернасцей развіцця геаграфічнай абалонкі; паходжанне мацерыкоў і акіянаў; цыркуляцыю атмасфery; прычыны змены кліматычных паясоў і прыродных зон; праблемы захавання прыроднай разнастайнасці на Зямлі;

высвятляць узаемасувязі паміж асобнымі кампанентамі прыроды.

Абагульняючае паўтарэнне (1 гадзіна)

Тэма 2. Сучаснае насельніцтва свету і яго гаспадарчая дзейнасць (10 гадзін)

Насельніцтва свету. Сучасныя дэмографічныя тэндэнцыі. Геаграфічныя асаблівасці натуральнага руху насельніцтва.

Дэмографічная палітыка ў розных краінах свету. Міграцыі. Якасць жыцця насельніцтва.

Сусветныя працэс урбанізацыі. Мегалаполісы свету. Экалагічныя праблемы вялікіх гарадоў.

Этнічны склад насельніцтва свету. Моўная класіфікацыя этнасаў. Геаграфія рэлігіі свету. Геаграфія матэрыяльной і духоўной культуры.

Дынамічнасць палітычнай карты свету. Этапы фарміравання палітычнай карты свету. Палітычныя, этнічныя, рэлігійныя канфлікты свету.

Паняцце аб сусветнай гаспадарцы. Асноўныя этапы фарміравання гаспадаркі і яе галіновай структуры.

Фактары размяшчэння вытворчасці: сырэвіны, энергетычныя, працоўныя, спажывецкі, транспартны, экалагічны.

Паказчыкі ўзроўню сацыяльна-еканамічнага развіцця краін. Валавы ўнутраны прадукт. Валавы нацыянальны прадукт. Ін-дэкс развіцця чалавечага патэнцыялу. Тыпы краін свету.

Паняцце аб сусветным рынку. Міжнароднае эканамічнае супрацоўніцтва. Паняцце аб устойлівым развіцці.

Практычная работа

2*. Аналіз статыстычных даных, пабудова графікаў і дыяграм на выбар настаўніка. (Дадатак падручніка.)

Асноўныя паняцці: дэмографія, дэмографічны выбух, урбанізацыя, агламерацыя, мегалаполісы, дэмографічная палітыка.

ка, якасць жыцця насельніцтва, этнас, геаграфія культуры, сусветныя рэлігіі, дынамічнасць палітычнай карты свету, сусветная гаспадарка, спецыялізацыя гаспадаркі, сфера паслуг, валавы ўнутраны прадукт, валавы нацыянальны прадукт, ін-дэкс развіцця чалавечага патэнцыялу, развітвыя краіны свету і краіны, якія развіваюцца, сусветны рынак, устойлівае развіццё.

ПАТРАБАВАННІ ДА ВЫНІКАЎ НАВУЧАННЯ

Вучням неабходна:

называць рысы сучасных дэмографічных працэсаў; асаблівасці геаграфіі матэрыяльной і духоўнай культуры рэгіёнаў свету; фактары размяшчэння вытворчасці, паказчыкі ўзроўню развіцця гаспадаркі краін;

называць і паказваць раёны асноўных сусветных рэлігій; развітвыя краіны свету і краіны, якія развіваюцца; краіны свету: Рэспубліка Беларусь, Расія, Польшча, Германія, Італія, Францыя, ЗША, Канада, Бразілія, Кітай, Егіпет, Аўстралійскі Саюз;

тлумачыць сучасныя дэмографічныя тэндэнцыі, прычыны дынамічнасці палітычнай карты свету; асаблівасці змянення структуры занятасці насельніцтва ў разнастайных сферах эканомікі, асаблівасці ўстойлівага развіцця, паняцце аб сусветным рынку, значэнне міжнароднага эканамічнага супрацоўніцтва;

умець устанаўліваць сувязі паміж прыроднымі ўмовамі, геаграфіяй культуры і рэлігій, гаспадарчай дзейнасцю насельніцтва;

сістэматызаваць веды з дапамогай табліц, схем, геаграфічных карт; выкарыстоўваць дадатковыя крыніцы геаграфічных ведаў.

Абагульняючае паўтарэнне (1 гадзіна)

Р А З Д З Е Л II

РЭГІЯНАЛЬНЫ АГЛЯД ЗЯМНОГА ШАРА (42 гадзіны)

Т э м а 3. Акіяны (4 гадзіны)

Акіяны: Ціхі, Атлантычны, Індыйскі, Паўночны Ледавіты. Асаблівасці геаграфічнага становішча, плошча. Зрэзанасць бе-

рагавой лініі, моры, залівы. Глыбіні і рельеф дна. Астравы і іх тыпы. Тэмпература і салёнасць паверхневых водаў. Акія-
нічныя цячэнні.

Мінеральныя і арганічныя багацці акіянаў, іх значэнне для чалавека.

Транспартныя зносіны ў акіянах і марскія порты.

Экалагічныя праблемы.

Практычная работа

3. Складанне апісання прыродных рэурсаў з дапамогай тэматычных карт, тэксту падручніка і дадатковых крыніц на прыкладзе аднаго з акіянаў.

Асноўныя паняцці: мінеральныя і арганічныя багацці акіяна, мацерыковыя, вулканічныя і каралавыя астравы.

ПАТРАБАВАННІ ДА ВЫНІКАЎ НАВУЧАННЯ

Вучням неабходна:

называць мінеральнае і арганічнае багацце акіянаў;

называць і паказваць моры: Берынгава, Ахоцкае, Япон-
скае, Жоўтае, Саргасава, Аравійскае, Нарвежскае, Белае, Паў-
ночнае, Міжземнае; **празлівы:** Дрэйка; **залівы:** Мексіканскі,
Фандзі, Персідскі; **хрыбы:** Сярэдне-Атлантычны; **жолабы:**
Зондскі, Пуэрта-Рыка; **катлавіны:** Амундсена, Нансена, Ка-
надская (Бафорта); **цячэнні:** Курасіо, Паўночнае Пасатнае, Паў-
днёвае Пасатнае, Паўночна-Атлантычнае, Лабрадорскае, Бра-
зільскае, Бенгельскае;

рабіць апісанне асаблівасцей геаграфічнага становішча,
прыродных умоў і рэурсаў акіянаў;

тлумачыць асноўныя рысы будовы рэльефу дна, уплыў
геаграфічнага становішча акіянаў на кліматычныя ўмовы; уплыў
акіянічных цячэнняў на прыроду ўзбярэжжаў мацерыкоў; эка-
лагічныя праблемы;

характарызаваць арганічны свет акіянаў; выкарыстанне
прыродных рэурсаў;

умець вызначаць па карце глыбіню і працягласць акіянаў
з заходу на ўсход і з поўначы на поўдзень; складаць апісанне
прыроды і рэурсаў акіянаў.

Тэма 4. Афрыка (9 гадзін)

Геаграфічнае становішча. Геаграфічныя адкрыцці і даследаванні мацерыка (М. Радзівіл, Д. Лівінгстон, В. Юнкер, М. Вавілаў). Геалагічная будова. Разломы зямной кары. Запасы карысных выкапняў. Асаблівасці рэльефу.

Клімат. Афрыка — самы гарачы мацярык. Кліматычныя паясы і тыпы клімату. Уплыў клімату на гаспадарчую дзейнасць насельніцтва.

Паверхневыя і падземныя воды. Буйныя рачныя сістэмы, аэры, вадаспады. Уздзеянне ўнутраных водаў на жыщё і дзейнасць людзей.

Прыродныя зоны. Афрыка — мацярык саваннаў.

Насельніцтва, яго дынаміка. Сацыяльна-дэмографічныя праблемы Афрыкі. Этнічны і рэлігійны склад. Геаграфія матэрыяльнай і духоўнай культуры народаў мацерыка.

Палітычная карта Афрыкі. Найменш развітые краіны свету.

Асаблівасці галіновай структуры гаспадаркі краін Афрыкі. Вядучая роля сельскай гаспадаркі. Краіны монакультурнай гаспадаркі. Прамысловасць: арыентацыя на здабычу мінеральна-сыравінных рэсурсаў. Транспарт.

Комплексная характарыстыка асobных краін: Паўднёва-Афрыканская Рэспубліка, Егіпет.

Экалагічныя праблемы: зона Сахеля. Праблема захавання прыроднай разнастайнасці мацерыка. Нацыянальныя паркі і запаведнікі.

Практычная работа

4*. Складанне характарыстыкі геаграфічнага становішча і нанясенне на контурную карту элементаў, якія характарызуюць геаграфічнае становішча мацерыка на прыкладзе Афрыкі.

Асноўныя паняцці: рыфт, вадзі, апустынніванне, Сахель, монакультура.

ПАТРАБАВАННІ ДА ВЫНІКАЎ НАВУЧАННЯ

Вучням неабходна:

называць даследчыкаў Афрыкі; асноўныя народы, якія засяляюць мацярык; галіны гаспадаркі;

называць і паказваць Суэцкі канал, Гвінейскі заліў; *паўвостраў* Самалі, востраў Мадагаскар; *платформу* Афрыкано-Аравійскую; *горы*: Атлас, Драконавы; Эфіопскае нагор'е, Усходне-Афрыканскае пласкагор'е; *вулкан* Кіліманджара; найбуйнейшыя радовішчы карысных выкапняў; *пустыні*: Сахара, Наміб, Калахары; кліматычныя паясы і прыродныя зоны; *рэкі*: Конга, Нігер, Замбезі, Аранжавая, Лімпапо; *азёры*: Чад, Вікторыя, Танганьіка; *вадаспад* Вікторыя; *нацыянальныя паркі*: Серэнгеті, Нгора-Нгора, Кругера; *дзяржавы і их сталіцы*: Егіпет (Каір), Паўднёва-Афрыканская Рэспубліка (Прэторыя), Судан, Лівія, Нігерыйя, Алжыр; *гарады*: Александрыя, Кейптаун, Дурбан, Іаганесбург;

рабіць апісанне асаблівасцей фарміравання палітычнай карты; асаблівасцей культуры насельніцтва і яго гаспадарчай дзейнасці;

тлумачыць асноўныя рысы будовы зямной паверхні мацерыка; асаблівасці клімату і размяшчэння кліматычных паясоў; асаблівасці ўнутраных водаў; дэмографічныя тэндэнцыі і асаблівасці нераўнамернага размяшчэння і структуры насельніцтва, гаспадаркі краін, якія вывучаюцца;

характарызаваць асаблівасці геаграфічнага становішча Афрыкі, праяўленне агульных заканамернасцей прыроды Зямлі на прыкладзе Афрыкі; асаблівасці прыроды, насельніцтва і гаспадаркі Егіпта, Паўднёва-Афрыканскай Рэспублікі;

вызначаць прычынна-выніковыя сувязі паміж геаграфічным становішчам, рэльефам; характэрныя рысы і ўзровень сацыяльна-эканамічнага развіцця гаспадаркі краін.

Тэма 5. Аўстралія і Акіянія (5 гадзін)

Аўстралія. Геаграфічнае становішча. Гісторыя адкрыцця і даследавання мацерыка (Д. Кук, А. Таасман, Э. Эйр, Дж. Сцюарт). Геалагічная будова. Багацце карысных выкапнямі. Асаблівасці рэльефу.

Кліматычныя паясы і тыпы кліматаў. Самы засушлівыя мацярык. Уплыў клімату на гаспадарчую дзейнасць насельніцтва.

Унутраныя воды. Багацце падземных водаў. Крыкі.

Прыродныя зоны. Аўстралія — мацярык трапічных пустынь.

Аўстралійскі Саюз. Насельніцтва. Этнічны і рэлігійны склад. Асаблівасці матэрыяльной і духоўнай культуры насельніцтва. Гаспадарка. Прамысловасць. Сельская гаспадарка. Гарады.

Акіянія. Геаграфічнае становішча. Асаблівасці прыроды. Палітычная карта. Гаспадарчая дзеянасць насельніцтва.

Практычная работа

5. Параўнальная фізіка-геаграфічнае характеристыка Усходній і Заходній Аўстраліі.

Асноўныя паняцці: крэкі, эндэмікі, скрэбы.

ПАТРАБАВАННІ ДА ВЫНІКАЎ НАВУЧАННЯ

Вучням неабходна:

называць даследчыкаў Аўстраліі і Акіяніі; народы, якія засяляюць мацярык; галіны гаспадаркі;

называць i паказваць: залівы: Карпентарыя, Вялікі Аўстралійскі; Тарэсаў праліў; астравы і групы астравоў: Меланезія, Палінезія, Мікронезія, Вялікі Бар'ерны рыф, Новая Гвінея, Гавайскія, Пасхі, Марыянскія, Тасманія, Новая Зеландыя, Маршалавы; паўвостраў Кейп-Йорк; платформу Аўстралійскую; горы: Вялікі Вадападзельны хрыбет, Аўстралійскія Альпы (г. Касцюшкі); раёніну Вялікі Артэзіянскі басейн; пустыні: Вялікая пустыня Вікторыя; кліматычныя паясы і прыродныя зоны; рэкі: Дарлінг, Мурэй; возера Эйр; нацыянальныя паркі: імя Касцюшкі, Вялікая пустыня Вікторыя, Вялікага Бар'ернага рыфа; дзяржаву Аўстралійскі Саюз; гарады: Канбера, Сідней, Мельбурн;

рабіць апісанне характэрных рыс прыроды Аўстраліі і Акіяніі; асаблівасцей культуры насельніцтва, галіны гаспадаркі, гарадоў;

тлумачыць своеасаблівасць расліннага і жывёльнага свету; асаблівасці размяшчэння і структуры насельніцтва;

уменець высвяцляць прычынна-выніковыя сувязі паміж географічным становішчам, прыроднымі ўмовамі і гаспадарчай дзеянасцю насельніцтва;

характарызываць асаблівасці геаграфічнага становішча Аўстраліі і Акіяніі, насельніцтва; узровень сацыяльна-экана-мічнага развіцця гаспадаркі Аўстралійскага Саюза, краін Акіяніі.

Т э м а 6. Антарктыда (3 гадзіны)

Асаблівасці геаграфічнага становішча Антарктыды і Антарктыкі. Памер і берагавая лінія. Акіяны і моры, якія абмываюць мацярык. Адкрыццё Антарктыды рускімі марампалаўцамі (Ф. Белінгсгаўзен, М. Лазараў). Даследчыкі мацерыка (Р. Амундсен, Р. Скот).

Асноўныя рысы прыроды. Геалагічная будова і рэльеф. Асаблівасці клімату. Поляс холаду.

Унутраныя воды. Покрыўныя і шэльфавыя леднікі. Запасы прэснай вады. Арганічны свет.

Сучасныя даследаванні. Роля беларускіх вучоных у даследаваннях мацерыка.

Уплыў Антарктыды на прыроду Зямлі. Проблема азонавых дзірак. Ахова прыроды.

Асноўныя паняцці: шэльфавы і покрыўны леднікі, антарктычна пустыня, стокавыя вятры, антарктычны аазіс, аzonавая дзірка.

ПАТРАБАВАННІ ДА ВЫНІКАЎ НАВУЧАННЯ

Вучням неабходна:

называць першаадкрывальнікаў мацерыка; даследаванні беларускіх вучоных; кліматычныя паказчыкі; прадстаўнікоў арганічнага свету; экалагічныя проблемы мацерыка;

называць і паказваць мора Роса; паўвостраў Антарктычны; платформу Антарктычную; горы: Трансантарктычныя, Антарктычныя Анды, масіў Вінсан; вулкан Эрэбус; станцыі: Маладзёжную, Усход, Гара Вячэрняя; возера Усход;

характарызываць асаблівасці геаграфічнага становішча Антарктыды, ролю сучасных даследаванняў, асноўныя рысы прыроды мацерыка;

тлумачыць адрозненне паняццяў «Антарктыда» і «Антарктыка», асаблівасці рэльефу, прычыны беднасці відавога

складу расліннага і жывёльнага свету, уплыў Антарктыды на прыроду Зямлі.

Абагульняючае пайтарэнне (1 гадзіна)

Т э м а 7. Паўднёвая Амерыка (9 гадзін)

Амерыка — адна частка свету і два мацерыкі. Геаграфічнае становішча Паўднёвой Амерыкі. Гісторыя адкрыцця і геаграфічныя даследаванні (А. Веспучы, А. Гумбалт, М. Вавілаў). Уклад выхадцаў з Беларусі ў даследаванні мацерыка (І. Дамейка, К. Ельскі).

Геалагічнае будова і асаблівасці рэльефу. Карысныя выкапні. Горы Анды — самы працяглы горны ланцуг на сушы. Пласкагор'і і раёніны. Вулканы і землетрасенні.

Кліматычныя паясы і тыпы кліматаў. Самы вільготны мацярык. Уздзеянне клімату на гаспадарчуую дзейнасць насельніцтва.

Унутраныя воды. Забяспечанасць воднымі рэсурсамі. Асноўныя рачныя басейны. Галоўныя ракі і азёры, вадаспады. Амазонка — самая паўнаводная рака Зямлі.

Прыродныя зоны. Паўднёвая Амерыка — мацярык вільготных трапічных лясоў. Вышыннае поясненне Андаў.

Насельніцтва. Расы і расавыя групы. Этнічны і рэлігійны склад. Асаблівасці матэрыяльнай і духоўнай культуры насельніцтва. Размяшчэнне насельніцтва. Гарады і агламерацыі. Проблемы «ілжывай урбанізацыі».

Палітычная карта мацерыка.

Краіны Паўднёвой Амерыкі ў сучасным свеце. Прамысловасць. Паскоранае развіццё апрацоўчай прамысловасці. Сельская гаспадарка. Транспарт. Экалагічныя праблемы.

Комплексная геаграфічнае характеристыстика краін. Аргенціна, Венесуэла. Асаблівасці геаграфічнага становішча, насельніцтва, гаспадаркі, знешнія эканамічныя сувязі. Аргенціна — краіна экспарту сельскагаспадарчай прадукцыі. Венесуэла: асаблівасці эканамічнага развіцця.

Бразілія — лідэр сярод краін Паўднёвой Амерыкі па ўзору — эканамічнага развіцця. Геаграфічнае становішча. Насельніцт-

ва. Прамысловасць. Перавага галін цяжкай прамысловасці. Сельская гаспадарка. Значэнне раслінаводства. Транспарт. Знешнія эканамічныя сувязі.

Практычныя работы

6. Параўнальная харектарыстыка рэк Амазонкі і Ніла згодна з планам. Асаблівасці выкарыстання рэк у гаспадарчай дзейнасці насельніцтва.

7*. Комплексная харектарыстыка краіны (Бразілія).

Асноўныя паняцці: возера-лагуна, гілея, кампас, пампа, льнас, мангры, «ілжывая ўрбанізацыя».

ПАТРАБАВАННІ ДА ВЫНІКАЎ НАВУЧАННЯ

Вучням неабходна:

называць найбольш вядомых даследчыкаў Паўднёвой Амерыкі; глебы, харектэрных прадстаўнікоў расліннага і жывёльнага свету;

называць i паказваць Паўднёвую Амерыку, Лацінскую Амерыку; *архіпелаг* Вогненная Зямля; *працівы*: Магеланаў, Дрэйка; *канал* Панамскі; *платформу* Паўднёва-Амерыканскую; *горы*: Анды (г. Аканкагуа); *вулкан* Катапахі; *пласка-гор'і*: Бразільскае, Гвіанскае; *нізіны*: Амазонская, Арынокская, Лаплацкая; *кліматычныя паясы*; *рэкі*: Амазонка, Парана (*вдсл.* Ігуасу), Арынока (*вдсл.* Анхель); *азёры*: Маракайба, Тытыкака; прыродныя зоны; *нацыянальныя паркі*: Сан-Жуакін, Ігуасу, Ману; *электрастанцыі*: Ітайпу, Гуры, Тукуруі; *прамысловыя цэнтры*; *краіны i их сталіцы*: Бразілія (Бразілія), Аргенціна (Буэнас-Айрэс), Венесуэла (Каракас); *радовішчы*: жалезнай руды — Каражас, баксітаў — Трамбетас; *прамысловыя цэнтры i раёны*: Сан-Паулу, Рыа-дэ-Жанейра, Ла-Плата;

рабіць апісанне асноўных рыс рэльефу, кліматычных паясоў і прыродных зон; асаблівасцей унутраных водаў; насельніцтва і гаспадаркі краін, якія вывучаюцца;

тлумачыць сувязь паміж геаграфічным становішчам і размяшчэннем кліматычных паясоў; тэктанічнай будовай і размяшчэннем карысных выкапняў; асаблівасці складанага этнічнага складу, матэрыяльнай і духоўнай культуры насельніцтва;

вызначаць па кліматычных картах, дыяграмах, графіках асноўныя рысы клімату асобных раёнаў мацерыка;

устанайліваць прычынна-выніковыя сувязі паміж геаграфічным становішчам, кліматам, рэльефам і размяшчэннем прыродных зон;

складаць комплексную харектарыстыку краіны па геаграфічных картах, тэксце падручніка, дадатковых крыніцах інфармацыі;

характарызаваць асаблівасці геаграфічнага становішча, асноўныя рысы прыроды, экалагічныя праблемы, размяшчэнне насельніцтва, асаблівасці ўрбанізацыі і гаспадаркі Аргенціны, Венесуэлы, Бразіліі.

Т э м а 8. Паўночная Амерыка (10 гадзін)

Геаграфічнае становішча. Гісторыя адкрыцця і геаграфічныя даследаванні (Эйрык Рыжы, Дж. Кабот, Г. Шэліхаў). Асаблівасці геалагічнай будовы. Паўночна-Амерыканская платформа і складкаватыя вобласці. Рэльеф мацерыка. Карысныя выкапні.

Асаблівасці клімату мацерыка. Кліматычныя паясы і тыпы клімату. Уздзеянне клімату на гаспадарчу дзейнасць насельніцтва.

Унутраныя воды. Асаблівасці рэжыму і гаспадарчага выкарыстання рэк. Азёры і іх тыпы, Вялікія Паўночна-Амерыканскія азёры. Гаспадарчае выкарыстанне азёр. Ледавікі. Горнае зледзяньненне.

Прыродныя зоны. Асаблівасці ў размяшчэнні прыродных зон с захаду на ўсход. Асаблівасці высотнай пояснасці. Экалагічныя праблемы.

Насельніцтва. Характар размяшчэння насельніцтва. Урбанізацыя. Міграцыі. Расава-этнічны і рэлігійны склад насельніцтва. Геаграфія матэрыяльной і духоўнай культуры.

Палітычнае карта мацерыка. НАФТА.

ЗША — постіндуstryяльная краіна з вядучай ролій сферы паслуг, навукаёмістых галін прамысловасці. Спецялялізацыя сельскай гаспадаркі краіны. Транспарт і знешнееканамічныя сувязі ЗША.

Канада — адзін з індуstryяльных лідэраў. Развіццё здабываючых галін, металургія і машынабудаванне. Дрэваапрацоўчая

і цэлюлозна-папяровая прамысловасць. Спецыялізацыя сельскай гаспадаркі. Транспартная сістэма краіны.

Мексіка — краіна, якая інтэнсіўна развіваецца. Здабываючая прамысловасць і развіццё металургіі. Машынабудаванне. Спецыялізацыя сельскай гаспадаркі краіны.

Практычная работа

8*. Параўнальная эканоміка-геаграфічная характарыстыка Канады і Мексікі з выкарыстаннем дадатковых крыніц ведаў.

Асноўныя паняцці: Вест-Індыя, Цэнтральная Амерыка, Новы Свет, тарнада, каньён, прэрыі, зона свабоднага эканамічнага гандлю.

ПАТРАБАВАННІ ДА ВЫНІКАЎ НАВУЧАННЯ

Вучням неабходна:

называць даследчыкаў мацерыка; характэрных прадстаўнікоў расліннага і жывёльнага свету; прыклады ўздзеяння чалавека на прыроду;

называць і паказваць: канал Панамскі; моры: Берынгава, Карыбскае; залівы: Мексіканскі, Каліфарнійскі; праліў Берынгаў; астравы: Грэнландыя, Канадскі Арктычны архіпелаг, Ньюфаўндленд, Багамскія, Антыльскія, Алеуцкія; паўастравы: Лабрадор, Фларыда, Юкатан, Аляска, Каліфорнія; платформу Паўночна-Амерыканскую; шчым Канадскі; горы: Кардыльеры, (г. Мак-Кінлі), Апалачы, Мексіканскае нагор'е; вулкан Арысаба; раўніны: Цэнтральныя, Вялікія; нізіны: Прымексіканская, Прыатлантычныя; упадзіну Даліна Смерці; кліматычныя паясы; рэкі: Місісіпі, Місуры, Святога Лаўрэнція, Ніагара, Калараада, Макензі; азёры: Вялікія Паўночна-Амерыканскія; прыродныя зоны: нацыянальныя паркі: Йелаўстанскі, Секвойя, Мамантава Пячора, Вялікі Каньён Калараада; радовішчы карысных выкапняў; прамысловыя цэнтры: Нью-Ёрк, Філадэльфія, Бостан, Дэтройт, Чыкага, Лос-Анджэлес, Сан-Францыска, Таронта, Манрэаль, Ванкувер; штаты ЗША: Нью-Ёрк, Тэхас, Каліфорнія, Аляска; дзяржавы і их сталіцы: ЗША (Вашынгтон), Канада (Атава), Мексіка (Мехіка), Куба (Гавана);

рабіць апісанне асноўных рыс рэльефу мацерыка, галоўныя рысы кліматычных паясоў і прыродных зон; асаблівасці ўнутраных водаў, асаблівасці насельніцтва, гаспадаркі краін;

характарызываць асаблівасці геаграфічнага становішча Паўночнай Амерыкі, асноўныя рысы прыроды, насельніцтва, гаспадарчай дзейнасці ў ЗША, Канадзе, Мексіцы;

тлумачыць уплыў фактараў размяшчэння вытворчасці на развіццё гаспадаркі краін мацерыка; прычыны ўзнікнення экалагічных праблем;

вызначаць прычынна-выніковыя сувязі паміж геаграфічным становішчам, рэльефам, кліматам і прыроднымі зонамі;

складаць параўналічную характарыстыку кліматычных паясоў і прыродных зон, параўналічную эканоміка-геаграфічную характарыстыку краін.

Абагульняючае паўтарэнне (1 гадзіна)

Рэзерв часу (2 гадзіны)

IX КЛАС

(35 гадзін)

ЕУРАЗІЯ

Р А З Д З Е Л II

РЭГІНАЛЬНЫ АГЛЯД ЗЯМНОГА ШАРА

(34 гадзіны)

Т э м а 9. Еўразія. Агульны агляд (12 гадзін)

Геаграфічнае становішча Еўразіі. Памеры і контуры. Склад тэрыторыі мацерыка: Еўропа і Азія. Рэгіёны Еўропы і Азіі.

Геаграфічныя даследаванні і адкрыцці Еўразіі. Шлях «з вараг у грэкі» і Вялікі шаўковы шлях. Афанасій Нікіцін. Уклад Сямёнова-Цян-Шанскага, М. М. Пржэвальскага, У. С. Обручава ў даследаванні Азіі. Уклад ураджэнцаў Беларусі ў даследаванні прыроды Еўразіі. Мікалай Радзівіл, Б. І. Дыбоўскі, І. Д. Чэрскі, А. І. Вількіцкі, О. Ю. Шміт.

Геалагічна будова. Платформы і вобласці сучаснай складаватасці. Агульныя рысы рэльефу мацерыка.

Роля старажытных мацерыковых зледзяненняў у фарміраванні рэльефу Еўразіі. Карставы рэльеф. Размяшчэнне карысных выкапняў.

Агульная характеристыка клімату Еўразіі. Фактары, якія абумоўліваюць разнастайнасць кліматаў мацерыка. Уплыў памераў тэрыторыі, рэльеfu і акіянаў на клімат мацерыка. Кантынентальнасць клімату. Асаблівасці фарміравання мусонных тыпаў клімату Еўразіі. Кліматычныя паясы і тыпы клімату Еўразіі. Уздзеянне клімату на гаспадарчую дзейнасць насельніцтва.

Унутраныя воды. Найбуйнейшыя рачныя сістэмы Еўразіі. Азёры. Сучаснае зледзяненне. Шматгадовая мерзлата. Змяненне стану водных аб'ектаў пад уздзеяннем гаспадарчай дзейнасці насельніцтва.

Прыродныя зоны Еўразіі. Зоны арктычнага, субарктычнага, умеранага, субтропічнага кліматычных паясоў. Прыродныя зоны трапічнага, субэкватарыяльнага і экватарыяльнага кліматычных паясоў. Вышынная пояснасць у Гімалаях і Альпах. Стыхійныя бедствы, тэхнагенные катастрофы. Проблемы аховы прыродных комплексаў Еўразіі. Нацыянальныя паркі і запаведнікі.

Насельніцтва мацерыка. Асаблівасці дэмографічных працэсаў. Дэмографічная палітыка ў краінах Еўразіі. Дэмографічны пераход.

Нераўнамернасць размяшчэння насельніцтва на мацерыку. Асаблівасці ўрбанізацыі і мегалаполісі Еўразіі. Сацыяльныя і этнічныя праблемы развіцця гарадоў. «Ілжывая ўрбанізацыя» ў краінах Азіі. Асаблівасці сельскіх пасяленняў Еўразіі. Міграцыі насельніцтва на мацерыку.

Палітычнае карта Еўразіі і асаблівасці этнічнага і рэлігійнага складу насельніцтва. Палітычныя і этнарэлігійныя канфлікты. Інтэграцыйныя групоўкі краін Еўразіі: ЕС, СНД, АСЕАН, АПЕК.

Тыпы краін Еўразіі па ўзоруні сацыяльна-эканамічнага развіцця. Новыя індустрыйныя краіны. Краіны-нафтаэкспарцёры. Краіны БРЫК, мікрокраіны. Асаблівасці размяшчэння сучаснай гаспадаркі на мацерыку. Асноўныя прамысловыя раёны

ны. Еўрапейская вось развіцця. Канцэнтрацыя прамысловай вытворчасці ў прыбярэжных раёнах і фарміраванне партовых зон.

Абагульняючае паўтарэнне

(1 гадзіна)

Практычная работа

1*. Супастаўленне кліматычных харкторыстык тэрыторыі Еўразіі пры руху з заходу на ўсход (па 50-й паралелі паўночнай шыраты). Тлумачэнне выяўленых адрозненняў.

Асноўныя паняцці: кантынентальнасць клімату, польдэры, маршы, рэгіён, мадэль дэмографічнага пераходу, канцэнтрацыя вытворчасці, партова-прамысловы комплекс, эканамічная інтэграцыя, НІК, краіны БРІК, АПЕК.

ПАТРАБАВАННІ ДА ВЫНІКАЎ НАВУЧАННЯ

Вучням неабходна:

называць агульную колькасць насельніцтва мацерыка;

называць i паказваць: рэгіёны: Заходняя Еўропа (Паўночная Еўропа, Сярэдняя Еўропа, Паўднёвая Еўропа), Усходняя Еўропа, Цэнтральная Азія, Усходняя Азія, Паўднёва-Усходняя Азія, Паўднёвая Азія, Паўднёва-Заходняя Азія, моры: Нарвежскае, Усходне-Кітайскае, Паўднёва-Кітайскае; залівы: Бенгальскі; **паўднёстравы:** Апенінскі, Піренейскі, Малая Азія, Індакітай, Малака, Камчатка, Таймыр; **астравы:** Вялікія і Малыя Зондскія, Філіпінскія, **платформы:** Усходне-Еўрапейская, Заходне-Сібірская, Сібірская, Кітайска-Карэйская, Паўднёва-Кітайская Аравійская, Індыjsкая; **горы:** Пірэнеі, Апеніны, Карпаты, Цянь-Шань, Памір; **вулкан** Кракатау; **нагор'і:** Тыбет, Малаазіяцкае, Іранскае; **раўніны:** Заходне-Сібірская, Вялікая Кітайская, Інда-Гангская, Месапатамская; **пустыні:** Гобі, Руб-эль-Халі, Такла-Макан; **рэкі:** Рэйн, Дунай, Об, Енісей, Лена, Амур, Янцзы, Хуанхэ, Інд, Ганг, Меконг, Тыгр, Еўфрат; **азёры:** Балатон, Ладажскае, Анежскае, Аральскае мора, Ісык-Куль, Мёртвае мора; **мікрокраіны:** Люксембург, Ліхтэнштэйн, Манака, Андора, Ватыкан, Сан-Марына, Мальта;

характарызываць асаблівасці геаграфічнага становішча Еўразіі; асаблівасці размяшчэння насельніцтва; асаблівасці гаспадарчай дзейнасці насельніцтва; краіны Еўразіі па ўзору на сацыяльна-эканамічнага развіцця;

тлумачыць складанасць і разнастайнасць рэльефу Еўразіі; асаблівасці прыроды, праяўленне мацерыковага і горнага зледзянення;

умець супастаўляць кліматычныя характеристыкі;

прагназіраваць тэндэнцыі змянення прыродных комплексаў мацерыка ў выніку гаспадарчай дзейнасці чалавека і стыхійных бедстваў.

Тэма 10. Еўропа (4 гадзіны)

Германія. Геаграфічнае становішча. Фізіка-геаграфічныя ўмовы тэрыторыі. Рэльеф і карысныя выкапні. Кліматычныя ўмовы і ўнутраныя воды. Насельніцтва. Галіновая структура гаспадаркі. Машынабудаванне і хімічная прамысловасць — галіны міжнароднай спецыялізацыі. Сельская гаспадарка. Турызм — адна з вядучых галін эканомікі краіны. Праблемы сацыяльна-эканамічнага развіцця Рура.

Вялікабрытанія і Францыя: параўнальная комплексная географічная характеристыка. Асаблівасці геаграфічнага становішча краін. Прыйродныя ўмовы і рэсурсы. Супастаўляльнасць краін па колькасці насельніцтва і асаблівасцях дэмографічных працэсаў. Урбанізацыя і яе праяўленне ў краінах. Шматгаліновыя характеристики эканомікі Вялікабрытаніі і Францыі. Роля складанага і навукаёмістага машынабудавання і хімічнай прамысловасці ў гаспадарцы краін. Сельская гаспадарка Вялікабританіі і Францыі: адрозненні ў спецыялізацыі. Транспарт. Марскія порты. Еўратунэль. Развіццё турызму.

Краіны Паўночнай Еўропы. Геаграфічнае становішча. Склад тэрыторыі. Фенаскандыя. Лапландыя. Фізіка-геаграфічныя ўмовы тэрыторыі. Геалагічная будова і рэльеф. Карысныя выкапні. Кліматычныя ўмовы і ўнутраныя воды. Уплыў прыйродна-сыравіннай базы на галіновую структуру гаспадаркі Фінляндыі, Швецыі, Даніі, Ісландыі, Нарвегіі. Спецыялізацыя прамысловасці краін. Прыйродна-рэсурсны патэнцыял мораў. Развіццё

нафтаздабычы. Рыбалоўства. Сельская гаспадарка. Развіццё турызму. Знешнеэканамічныя сувязі краін рэгіёна.

Краіны Паўднёвай Еўропы. Геаграфічнае становішча. Склад тэрыторыі. Прыродныя ўмовы і рэсурсы краін. Насельніцтва. Асаблівасці міграцыі насельніцтва. Падабенства і адрозненні ў спецыялізацыі гаспадаркі краін. Турыйска-рэкрэацыйны патэнцыял краін рэгіёна і яго выкарыстанне. Італія — краіна «вялікай сямёркі». Вядучая роля машынабудавання і хімічнай прамысловасці, іх роля ў структуры італьянскага экспарту. Сельская гаспадарка. Транспартная сістэма Італіі. Проблема развіцця Поўначы і Поўдня краіны.

Практычная работа

2*. Пабудова парадаўнай дыяграмы «Галіновая структура гаспадаркі Францыі і Вялікабрытаніі». Тлумачэнне рыс падабенства і адрознення.

Асноўныя паняцці: постіндустрыйальная эканоміка, трансгранічныя перавозкі, кабатажныя перавозкі, маквіс, шхеры, фіёрды, ланды.

ПАТРАБАВАННІ ДА ВЫНІКАЎ НАВУЧАННЯ

Вучням неабходна:

называць колькасць насельніцтва краін Заходняй Еўропы (Германія, Вялікабрытанія, Францыя, Італія, Нарвегія, Швецыя, Фінляндія); прыклады краін Заходняй Еўропы з розным тыпам дзяржаўнага ўпрадавання і праўлення;

называць і паказваць: залівы: Сен-Мало, Ліонскі, Батнічны, Фінскі; пралівы: Ла-Манш, Па-де-Кале; астравы: Сіцылія, Сардзінія, Корсіка, Балеарскія; горы: Цэнтральны масіў, Гарц, Шварцвальд, Пеніскія; вулканы: Гекла, Этна; раўніны: Пaryжскі басейн, Паданская нізіна, Паўночна-Германская нізіна, плато Карст; ракі: Тэмза, Луара, По, Тыбр, Рона; азёры: Бодзенскае, Ветэрн; эканамічныя і палітычныя цэнтры: Берлін, Бон, Лондан (Вялікі Лондан), Эдынбург, Бірмінгем, Парыж, Рэйк'явік, Осла, Стакгольм, Капенгаген, Хельсінкі, Лісабон, Мадрыд, Рым, Афіны, Неапаль, «прамысловы трохвугольнік» Італіі (Турын—Генуя—Мілан);

рабіць апісанне прыродных умоў вывучаемых краін, асаблівасцей культуры і ладу жыцця насельніцтва;

тлумачыць асаблівасці геалагічнай будовы і яе ўздзеяння на прыроду і гаспадарку рэгіёна; адрозненні ў прыродзе і гаспадарчай дзейнасці насельніцтва розных краін;

характарызаваць асноўныя рысы прыроды, асаблівасці прыроднага і механічнага руху насельніцтва, рэгіональныя праblemsы развіцця Італіі, Германіі;

параўноўваць галіновую структуру гаспадаркі краін.

Т э м а 11. Азія (5 гадзін)

Японія. Асаблівасці геаграфічнага становішча. Прыводна-рэурсны патэнцыял краіны. Насельніцтва Японіі і асаблівасці яго размяшчэння. Асаблівасці матэрыяльной і духоўнай культуры насельніцтва. Галіновая структура гаспадаркі краіны. Галіны міжнароднай спецыялізацыі: аўтамабіль-, суднабудаванне, электроніка, робататэхніка. Высокаінтэнсіўная сельская гаспадарка. Развіццё аквакультуры (марыкультура). Ціхаакіянскі прамысловы пояс.

Кітай. Тэрыторыя, прыродныя ўмовы і рэсурсы. Кітай — найбуйнейшая па колькасці насельніцтва дзяржава свету. Індустрыяльна-аграныя характеристары галіновай структуры эканомікі краіны. Галіны спецыялізацыі гаспадаркі: лёгкая прамысловасць, машынабудаванне, хімічная прамысловасць. Сельская гаспадарка. Нераўнамернасць тэрытарыяльнага развіцця. Сацыяльна-еканамічная адсталасць унутраных раёнаў. Роля ўсходняй часткі Кітая ў гаспадарцы краіны.

Індыя. Прыводныя кантрасты і разнастайніасць прыродных умоў. Насельніцтва Індыі. Шматнацыянальны склад насельніцтва. Рэлігійны склад. Нераўнамернасць размяшчэння насельніцтва. Урбанізацыя і сацыяльныя проблемы агламерацый. Індыя — аграрна-індустрыяльная краіна. Спецыялізацыя сельскай гаспадаркі. Асаблівасці развіцця прамысловасці. Развіццё машынабудавання і хімічнай прамысловасці. Тэрытарыяльныя проблемы развіцця басейна ракі Дамадар.

Казахстан і краіны Цэнтральнай Азіі. Склад тэрыторыі: Казахстан, Узбекістан, Таджыкістан, Туркменістан, Кыргызстан.

Разнастайнасць ландшафтаў і багацце прыродных рэурсаў. Праблема асваення прыродна-рэурснага патэнцыялу Каспійскага мора. Насельніцтва. Асаблівасці спецыялізацыі гаспадаркі краіны. Традыцыйныя сферы заняткаў насельніцтва, дыванаткацтва. Адрозненні ў спецыялізацыі сельскай гаспадаркі. Праблема арашэння сельскагаспадарчых угоддзяў. Багарнае земляробства. Праблемы сацыяльна-эканамічнага і экалагічнага развіцця рэгіёна Аральскага мора.

Дзяржавы Закаўказзя. Склад тэрыторыі: Грузія, Арменія, Азербайджан. Прыйродныя ўмовы і рэсурсы. Геалагічная будова і рэльеф. Мінеральныя рэсурсы. Разнастайнасць кліматычных умоў. Размяшчэнне насельніцтва і гарадоў рэгіёна. Этнапалітычныя праблемы краін Закаўказзя. Асаблівасці спецыялізацыі гаспадаркі краін рэгіёна. Асаблівасці спецыялізацыі сельскай гаспадаркі. Бальнеалагічныя курорты Закаўказзя.

Практычныя работы

3*. Ацэнка рэсурсазабяспечанасці Казахстана і краін Цэнтральнай Азіі з дапамогай карты статыстычных паказчыкаў.

Асноўныя паняцці: свабодныя эканамічныя зоны, багарнае земляробства, аквакультура, сухавей, тайфун, лёс, кевір, такыры.

ПАТРАБАВАННІ ДА ВЫНІКАЎ НАВУЧАННЯ

Вучням неабходна:

называць асноўныя прыродныя рэсурсы краін Азіі і галіны спецыялізацыі гаспадаркі;

называць i паказваць: *прані*: Зондскі, Малакскі, Армузскі; *астравы*: Шры-Ланка; Японскія (Кюсю, Сікоку, Хакайдзя, Хансю), Тайвань; *пайастравы*: Сінайскі, Карэйскі; *райніны*: Туранская, Казахскія дробнасопачнікі, упадзіна Карагія, Месапатамская, Лёсавае плато; Вялікая Кітайская, пласкагор'е Дэкан, Інда-Гангская нізіна; *горы i нагор'і*: Армянскія, Кунылунь; *вулкан* Фудзіяма; *пустыні*: Тар, Каракумы, Кызылкум; *рэкі*: Кура, Аракс, Меконг, Сырдар'я, Амудар'я; *возера* Балхаш; *эканамічныя i палітычныя цэнтры*: Токіо (мегаполіс Такайда), Пекін, Лхаса, Дэлі, Мумбаі, Калката, прамысловы раён басейна ракі

Дамадар, Астана, Алма-Аты, Ташкент, Бішкек, Ашхабад, Душанбе, Тбілісі, Сухумі, Іхінвалі, Батумі, Ереван, Баку;

характарызация прыродныя ўмовы тэрыторыі; асаблівасці прыроды, насельніцтва і гаспадаркі краін Азіі;

тлумачыць асаблівасці дэмографічнай палітыкі; асаблівасці размяшчэння насельніцтва; дэмографічныя і сацыяльныя праблемы рэгіёнаў; сацыяльна-эканамічныя і палітычныя асаблівасці краін рэгіёнаў;

параўноўваць адметныя рысы гаспадаркі краін Азіі.

Тэма 12. Краіны Беларускага парубежжа (11 гадзін)

Польшча. Геаграфічнае становішча. Прыйродныя ўмовы і рэсурсы. Ахоўныя тэрыторыі. Насельніцтва. Характар прыродных дэмографічных працэсаў. Геаграфія беларускай дыяспары. Урбанізацыя. Галіны міжнароднай спецыялізацыі гаспадаркі: развіццё электраенергіі і вугальнай прамысловасці, чорная і каліяровая металургія, хімічная прамысловасць (вытворчасць мінеральных удабрэнняў і фармацэўтыка), машынабудаванне, тэкстыльная прамысловасць. Спецыялізацыя сельскай гаспадаркі краіны. Развіццё турызму.

Краіны Балтыі: Літва, Латвія, Эстонія. Агульнасць геаграфічнага становішча. Роля Балтыйскага мора ў фарміраванні прыродных умоў і гаспадарчай дзейнасці насельніцтва. Рэльеф тэрыторыі. Карысныя выкапні. Кліматычныя ўмовы. Рэкі і азёры. Насельніцтва і характар узнаўляльных працэсаў. Галіны міжнароднай спецыялізацыі гаспадаркі: харчовая і рыба-кансервавая прамысловасць, суднабудаўніцтва і суднарамонт, дрэваапрацоўка, лёгкая прамысловасць, электраенергетыка. Сельская гаспадарка краін.

Украіна. Тэрыторыя і геаграфічнае становішча. Прыйродныя рэсурсныя патэнцыял. Геалагічнай будова і рэльеф краіны. Мінеральная-сыравінныя рэсурсы. Кліматычныя ўмовы. Унутраныя воды. Пераважныя тыпы прыродных комплексаў (лесастэпавыя і стэпавыя). Насельніцтва. Украіна — індустрыйна-аграрная краіна. Галіны міжнароднай спецыялізацыі гаспадаркі: чорная металургія, вугальная прамысловасць і электраенер-

гетыка, машина будаванне, хімічна і нафтахімічна прамысловасць, харчовая прамысловасць. Сельская гаспадарка Украіны. Занальнай спецыялізацыя раслінаводства. Транспарт. Марскія порты. Развіццё турызму і рэкрэацыйныя рэсурсы Крыма.

Расійская Федэрацыя. Тэрыторыя і геаграфічнае становішча Pacii. Адміністрацыйна-тэрытарыяльнае дзяленне Расійской Федэрацыі. Расія на палітычнай карце свету. Роля Pacii ў глабальнай палітыцы і эканоміцы. Геаграфічныя перадумовы развіцця міждзяржайных адносін паміж Рэспублікай Беларусь і Расійской Федэрацыяй.

Прыродныя ўмовы і рэсурсы краіны. Геалагічна будова. Буйныя формы рэльефу і іх размяшчэнне. Карысныя выканні. Клімат. Унутраныя воды і водныя рэсурсы. Глебы і зямельныя рэсурсы Pacii.

Насельніцтва Pacii. Дынаміка колькасці і натуральна га прыросту насельніцтва. Узростава-палаўая структура насельніцтва Pacii. Нацыянальны і рэлігійны склад насельніцтва. Размяшчэнне насельніцтва Pacii. Асноўная зона рассялення (і гаспадарчага асваення). Гарадское і сельскае насельніцтва. Гарады-міліянеры. Міграцыі насельніцтва.

Галіновая структура і размяшчэнне гаспадаркі Pacii. Нафтавая і газавая прамысловасць. Вугальная прамысловасць. Электраэнергетыка.

Металургія. Машына будаванне. Хімічна і лясная прамысловасць. Прынцыпы камбінавання і кааперыравання вытворчасці.

Транспарт. Асаблівасці развіцця і размяшчэння транспартнай сеткі.

Сельская гаспадарка: асаблівасці развіцця і размяшчэння. Асноўныя галіны жывёлагадоўлі і раслінаводства. Занальнай спецыялізацыя сельскай гаспадаркі.

Геаграфічныя асаблівасці буйных рэгіёнаў Pacii. Прыродныя ўмовы, рэсурсы і размяшчэнне гаспадаркі Еўрапейскай і Азіяцкай частак Pacii.

Практычныя работы

4. Устанаўленне сувязей паміж тэктанічнымі структурамі, формамі рэльефу, карыснымі выканнімі па тэктанічнай і фізічнай картах Pacii.

5*. Характарыстыка жалезнадарожнай магістралі (транскантынентальнага кантэйнернага маста) Брэст—Масква—Уладзівасток па тыпавым плане.

6. Параўнальная комплексная характарыстыка Еўрапейскай і Азіяцкай частак Расіі.

Асноўныя паняцці: дыяспара, адміністрацыяна-тэрытарыяльнае дзялінне, Саюзная дзяржава Расіі і Беларусі, камбінаванне, кааперыраванне, занальнай спецыялізацыя.

ПАТРАБАВАННІ ДА ВЫНІКАЎ НАВУЧАННЯ

Вучням неабходна:

называць колькасць насельніцтва краін Беларускага парубежжа;

называць і паказваць: астравы: Новая Зямля, Курыйскія, Сахалін; паўастравы: Кольскі, Ямал, Чукотка; горы: Алтай, Саяны, Сіхатэ-Алінь; Дхутджур, Судзеты, Карпаты; вулкан Ключаўская Сопка; плато і пласкагор'і: Сярэдне-Сібірскае, Тунгускае; узвышшы: Сярэдне-Рускае, Прыволжскае, Валдайскае, Валына-Падольскае, Прыдняпроўскае, Малапольськае, Данецкі краж; нізіны: Прыкаспійская, Заходне-Сібірская, Палеская, Прычарнаморская; Мазурскае і Паморскае паазер’і; рэкі: Дон, Амур, Вісла, Одэр, Пррут, Днестр, Даўгава (Заходняя Дзвіна), Нярыс; эканамічныя і палітычныя цэнтры: Варшава, Кракаў, Познань, Талін, Вільнюс, Каўнас, Кіеў, Адэса, Херсон; раёны нафта- і газаздабычи: нафтагазаносныя правінцыі Расіі — Заходне-Сібірская, Волга-Уральская, Цімана-Пячорская, Паўночна-Каўказская; вугальныя басейны: Кузнецкі (Кузбас), Канска-Ачынскі буравугальны, Пячорскі (Пячбас), Данецкі (Данбас), Паўднёва-Якуцкі, Тунгускі, Ленскі; эканамічныя і палітычныя цэнтры Расіі: Москва, Санкт-Пецярбург; металургічныя базы Расіі: Уральская, Цэнтральная, Сібірская; цэнтры каляровай металургіі — Нарыльск, Баксітагорск, Брацк; машынабудаўнічыя цэнтры Расіі: цяжкае машынабудаванне — Екацерынбург, Краснаярск; аўтамабілебудаванне — Ніжні Ноўгарад, Тальцаці, Наберажныя Чалны, авіяцыйная прамысловасць — Варонеж, Казань, Саратаў, Камсамольск-на-Амуры, Іркуцк; цэнтры хімічнага і ляснога комплексу Расіі: Салікамск, Беразнікі,

Тальяці, Омск, Архангельск, Котлас, Сыктыўкар, Брацк; *транспарт Pacii*: транскантинентальная железная дорога Москва—Разань—Рузаёвка—Сызрань—Самара—Уфа—Челябинск—Иркутск—Чита—Хабаровск, Уладзівасток; порты — Наварасійск, Архангельск, Мурманск, Уладзівасток, Находка;

характарызываць асноўныя рысы прыроды, насельніцтва і гаспадаркі краін рэгіёна;

тлумачыць асаблівасці эканоміка-геаграфічнага становішча краін; адразненні ў клімаце і фактарах яго фарміравання ў розных частках Pacii; уздзеянне прыродных умоў на развіццё гаспадаркі; прычыны ўнутраных сацыяльна-эканамічных адразненняў; асноўныя кірункі развіцця гаспадаркі Pacii і краін рэгіёна;

умець параўноўваць прыродна-рэсурсны патэнцыял і галіновую структуру гаспадаркі Еўрапейскай і Азіяцкай частак Pacii.

Абагульняючае паўтарэнне (1 гадзіна)

Рэзерв часу (1 гадзіна)

ГЕАГРАФІЯ БЕЛАРУСІ

X КЛАС

(70 гадзін)

Уводзіны (1 гадзіна)

Месца геаграфіі Беларусі ў развіцці геаграфічных ведаў аб Зямлі. Цэнтральнае становішча Беларусі ў Еўропе.

Т э м а 1. Геаграфічнае становішча і даследаванні Беларусі (6 гадзін)

Велічыня, канфігурацыя тэрыторыі. Ацэнка фізіка-, эканоміка- і палітыка-геаграфічнага становішча Рэспублікі Беларусь. Дзяржаўныя межы.

Фарміраванне тэрыторыі Беларусі. Гісторыя адміністрацыйнага падзелу. Сучасны адміністрацыйна-тэрытарыяльны падзел.

Асноўныя этапы развіцця геаграфіі ў Беларусі. Геаграфічныя даследаванні на дарэвалюцыйным этапе (да 1918 г.). Картаграфічнае адлюстраванне тэрыторыі. Пачатак сістэматычных назіранняў. Экспедыцыйнае вывучэнне Беларусі. Апісанне асобных рэгіёнаў у працах А. Кіркора і інш.

Развіццё геаграфічных даследаванняў на даваенным этапе (1919—1941 гг.). Працы А. Смоліча і іх значэнне для развіцця геаграфіі. Асаблівасці геолага-геамарфалагічных, гідрагенетычных, кліматычных, глебавых даследаванняў; эканоміка-географічныя даследаванні.

Найважнейшыя кірункі геаграфічных даследаванняў на сучасным этапе. Уклад у сучасныя геаграфічныя даследаванні В. А. Дзяменецьева, С. А. Польскага, В. П. Якушка і іншых даследчыкаў. Картаграфаванне тэрыторыі Беларусі на сучас-

ным этапе. Роля географіі ў вырашэнні сучасных гаспадарчых задач.

Географічныя назвы Беларусі. Тапонімы. Групоўка назваў рэк і азёр, населеных пунктаў і іншых географічных аб'ектаў.

Практычная работа

1. Ацэнка палітыка-географічнага становішча Рэспублікі Беларусь, выяўленне яго станоўчых і адмоўных рыс і змен у часе.

Асноўныя паняцці: фізіка-географічнае, эканоміка-географічнае і палітыка-географічнае становішча, глыбіня тэрыторыі, географічны цэнтр.

ПАТРАБАВАННІ ДА ВЫНІКАЎ НАВУЧАННЯ

Вучням неабходна:

называць асаблівасці географічнага становішча Беларусі; плошчу, працягласць тэрыторыі Беларусі з поўначы на поўдзень і з захаду на ўсход; асноўныя этапы развіцця географіі ў Беларусі, найважнейшыя кірункі географічных даследаванняў на сучасным этапе, імёны вучоных — даследчыкаў краіны;

называць і паказваць краіны, з якімі мяжуе Беларусь; вобласці і адміністрацыйныя раёны Беларусі; краіны Еўропы; раёны экспедыцыйных даследаванняў;

характарызаваць асаблівасці дзяржаўных межаў з суседнімі краінамі; уклад у географічныя даследаванні вядучых вучоных Беларусі;

тлумачыць і ацэніваць значэнне і магчымасці выкарыстання географічнага становішча Беларусі для сацыяльна-еканамічнага развіцця краіны.

Т э м а 2. Прыродныя ўмовы і рэсурсы Беларусі (15 гадзін)

Геалагічная будова. Размяшчэнне тэрыторыі Беларусі на Усходне-Еўрапейскай платформе. Геахраналагічная шкала. Фарміраванне крышталічнага падмурка. Найбуйнейшыя тэктанічныя структуры.

Асаблівасці фарміравання платформавага чахла. Адклады верхняга пратэрразою, палеазою, мезазою і кайназою.

Фарміраванне тэрыторыі ў антрапагене. Мацерыковыя зледзяненні і міжледавікоўі. Асноўныя генетычныя тыпы антрапагенавых адкладаў. Марэнныя і водна-ледавіковыя адклады, сучасныя алювіяльныя і балотныя адклады. Азёрна-ледавіковыя, азёрна-алювіяльныя адклады.

Карысныя выканні. Агульная ацэнка мінеральных рэсурсаў. Гаручыя карысныя выканні. Металічныя карысныя выканні. Горна-хімічная сырэвіна і сырэвіна для будаўнічых матэрыялаў. Вадкія карысныя выканні. Падземныя воды.

Рэльеф. Будова паверхні. Фактары фарміравання рэльефу. Генетычныя тыпы рэльефу. Асноўныя ўзвышшы, раўніны і нізіны, іх размяшчэнне, умовы ўтворэння і характеристыка. Уплыў дзейнасці чалавека на змяненне рэльефу. Гаспадарчае значэнне рэльефу.

Клімат і кліматычныя рэсурсы. Агульныя рысы клімату Беларусі. Характарыстыка асноўных кліматычных элементаў. Сонечная радыяцыя. Паветраныя масы і атмасферная цыркуляцыя. Цеплавы рэжым. Вільготнасць паветра, воблачнасць і ападкі.

Поры года і іх асаблівасці. Кліматычныя рэсурсы. Сучасныя змены клімату.

Паверхневыя і падземныя воды. Рачная сетка. Басейны галоўных рэк. Сцёк, гідрагічны рэжым рэк, тып жыўлення. Гідрагічная характеристыка найбуйнейшых рэк, іх гаспадарчае значэнне. Каналы.

Азёры і вадасховішчы, іх размяшчэнне. Тыпы азёрных катлавін па паходжанні. Балоты і іх тыпы. Ацэнка водных рэсурсаў.

Глебы. Фактары і працэсы глебаўтворэння. Асноўныя тыпы глеб, іх уласцівасці і распаўсюджанне. Антрапагенныя глебы. Зямельныя рэсурсы, іх структура і выкарыстанне. Меліярацыя глеб. Ацэнка зямельных рэсурсаў.

Расліннасць. Гісторыя фарміравання расліннага покрыва. Сучасны склад флоры. Асноўныя тыпы расліннасці. Занальнная і азанальнная расліннасць. Лясная расліннасць. Характарыстыка тыпаў лесу. Размяшчэнне і відавы склад лясоў. Лясістасць тэрыторыі і яе змяненне.

Лугавая расліннасць. Поймавыя і пазапоймавыя лугі, іх размяшчэнне і гаспадарчае значэнне. Балотная расліннасць. Хмызняковая расліннасць. Расліннасць вадаёмаў. Гаспадарчае выкарыстанне і ахова расліннага свету.

Жывёльны свет. Гісторыя фарміравання і сучасны склад фауны. Асноўныя фауністычныя комплексы. Жывёльны свет лясоў, палёў, лугоў, балот, вадаёмаў і іх узбярэжжаў, паселішчаў чалавека. Гаспадарчае выкарыстанне жывёльнага свету.

Абагульняючае паўтарэнне (1 гадзіна)

Практычныя работы:

2. Пабудова гіпсаметрычнага профілю па мерыдыяне (на выбар).

3*. Пабудова кліматычных дыяграм і іх аналіз.

4. Эсэ «Беларускі водны шлях: Аўгустоўскі канал — рака Нёман — рака Шчара — Агінскі канал — рака Ясельда — рака Піна — Дняпроўска-Бугскі канал — рака Мухавец».

Асноўныя паняцці: антэкліза, сінекліза, прагін, упадзіна, геахраналагічная шкала, міжледавікоўе, генетычны тып антрапагенавых адкладаў, генетычны тып рэльефу, марэна, прамая, рассеянная і сумарная сонечная радыяцыйя, кліматычныя паказчыкі, вегетацыйны перыяд, агракліматычныя рэсурсы, гушчынна рачной сеткі, сажалкі, мацярынская парода, эразійныя працэсы, сельскагаспадарчыя ўгоддзі, тып расліннасці, інтрадукаваныя расліны, лясістасць, поймавыя і пазапоймавыя лугі, сухадольныя лугі, вярховыя, нізінныя і пераходныя балоты, раслінныя згуртаванні.

ПАТРАБАВАННІ ДА ВЫНІКАЎ НАВУЧАННЯ

Вучням неабходна:

называць асаблівасці тэктанічнай і геалагічнай будовы Беларусі; генетычныя тыпы антрапагенных адкладаў і рэльефу; агульныя рысы клімату; тыпы жыўлення рэк; тыпы азёрных катлавін і азёр; асноўныя фактары і працэсы глебаўтварэння, тыпы глеб; асноўныя тыпы расліннасці і асаблівасці іх размяшчэння па тэрыторыі Беларусі;

называць і паказваць: тэктанічныя структуры: Руская пліта, Валына-Азоўская пліта, Украінскі шчыт, Беларуская антэкліза, Варонежская антэкліза, Аршанская ўпадзіна, Брэсцкая ўпадзіна, Прыпяцкі прагін, Латвійская седлавіна, Жлобінская седлавіна, Брагінска-Лоеўская седлавіна, Палеская седлавіна, Мікашэвіцка-Жыткавіцкі выступ; **радовішчы карысных выканняў:** нафты — Рэчыцкае, Асташкавіцкае; бурага вуга-лю — Жыткавіцкае, Брынёўскае; Аколаўскае, жалезных руд — Акалоўскае; Навасёлкаўскае; калійных солей — Старобінскае, Петрыкаўскае; каменной солі — Мазырскае, Давыдаўскае, Старобінскае; даламітаў — Рубаўскае; мелу і мергелю — Камунарскае, Каменкаўскае, Калядзічскае; глін — Гайдукоўскае, Фаніпальская, Лукомльская; будаўнічага каменю — Мікашэвіцкае, Глушкавіцкае; **элементы рэльефу:** Беларуская, Браслаўская, Мазырская, Свянцянская, Капыльская грады; Аршанская, Ашмянская, Ваўкавыская, Віцебская, Гарадоцкае, Гродзенская, Мінскае, Навагрудскае ўзвышшы; Аршана-Магілёўская, Лідская, Прыбутская, Цэнтральнабярэзінская раёніны, Загароддзе; Нарачана-Вілейская, Нёманская, Палеская, Полацкая, Прыдняпроўская нізіны; **рэкі:** Дняпро, Бярэзіна, Заходняя Дзвіна, Заходні Буг, Нёман, Прыпяць, Сож, Вілія, Пціч, Шчара, Ясьельда, Ловаць, Мухавец, Свіслач, Друць, Дзісна; **азёры:** Нарач, Асвейская, Чырвонае, Лукомльская, Дрывяты, Доўгае; **гадасховішчы:** Вілейская, Заслаўская, Любанская, Асіповіцкае, Чыгірынская, Салігорская, Краснаслабодская, Лактышы; **каналы:** Дняпроўска-Бугскі, Агінскі, Аўгустоўскі, Вілейска-Мінскай воднай сістэмы;

характарызаваць асаблівасці фарміравання крышталічнага фундамента і платформавага чахла; генетычныя тыпы рэльефу; размеркаванне кліматычных паказчыкаў і асаблівасці сезонаў года; асаблівасці размяшчэння і выкарыстання паверхневых і падземных водаў; уласцівасці асноўных тыпаў глеб, структуру зямельных рэурсаў; сучасны склад флоры і фауны, размяшчэнне і гаспадарчае значэнне асноўных тыпаў расліннасці;

тлумачыць залежнасць фарміравання платформавага чахла ад тэктанічнай будовы; сувязь карысных выканняў з геа-

лагічнай і тэктанічнай будовай; змены асноўных кліматычных элементаў у залежнасці ад геаграфічных фактараў; залежнасць гідрагічных паказчыкаў ад клімату і рэльефу; якасць зямельных рэурсаў у залежнасці ад тыпаў глеб;

вызначаць забяспечанасць тэрыторыі прыроднымі рэсурсамі: мінеральнымі, агракліматычнымі, воднымі, зямельнымі, біялагічнымі;

разлічваць каэфіцыент увільгатнення, гадавую амплітуду тэмператур, ухіл ракі, адносныя перавышэнні;

будаваць графікі ходу асноўных кліматычных паказчыкаў, ружу вятроў.

Т э м а 3. Геаграфічныя ландшафты.

Экалагічныя праблемы (5 гадзін)

Асваенне тэрыторыі і яго віды: прамысловое, сельскагаспадарчае, транспартнае, рэкрэацыйнае. Ёмістасць тэрыторыі. Прывядна-рэурсны патэнцыял.

Ахова прыроды. Экалагічныя праблемы выкарыстання прыродных рэурсаў. Сетка ахоўных прыродных тэрыторый. Запаведнікі, прыродныя нацыянальныя паркі, заказнікі і помнікі прыроды рэспубліканскага і мясцовага значэння. Чырвоная кніга Беларусі.

Рэкрэацыйныя рэсурсы і іх ацэнка. Зоны адпачынку і курорты. Турыстычныя базы і маршруты. Перспектывы выкарыстання рэкрэацыйных рэурсаў.

Антропагеннае ўздзеянне на навакольнае асяроддзе. Асноўныя геаэкалагічныя праблемы Беларусі. Забруджанне тэрыторыі радыенуклідамі ў выніку аварый на Чарнобыльскай АЭС. Праблемы Палесся, Салігорскага горнапрамысловага раёна. Лакальныя праблемы забруджання атмасфернага паветра, паверхневых і падземных водаў, глеб у выніку гаспадарчай дзейнасці. Дэградацыя глеб. Назапашанне адходаў.

Геаграфічныя ландшафты. Узаемасувязі прыродных камплементаў і фарміраванне прыродных комплексаў. Распаўсюджанне асноўных прыродных ландшафтаў. Асноўныя роды ландшафтаў Беларусі і іх характарыстыка.

Антропагенные ландшафты: сельскагаспадарчыя, лесагаспадарчыя, водагаспадарчыя, горнапрамысловыя, рэкрэацыйныя.

Практычныя работы:

5*. Параўнальная характарыстыка запаведнікаў або нацыянальных паркаў Беларусі (на прыкладзе 2—3).

Асноўныя паняцці: помнік прыроды, Чырвоная кніга, зона адпачынку, турысцкая база, радыенукліды, тып, падтып, род ландшафтаў, антропагенные ландшафты, эканамічна актыўная тэрыторыя, ёмістасць тэрыторыі.

ПАТРАБАВАННІ ДА ВЫНІКАЎ НАВУЧАННЯ

Вучням неабходна:

называць тыпы прыродаахоўных тэрыторый і аб'ектаў; асноўныя экалагічныя праблемы; тыпы і роды ландшафтаў, віды асваення тэрыторый;

называць i паказваць: запаведнікі: Бярэзінскі біясферны, Палескі радыяцыйна-екалагічны; нацыянальныя паркі: Белавежская пушча, Braslauskія азёры, Нарачанскі, Прыпяцкі; **заказнікі:** Асвейскі, Ельня, Казъянскі, Налібоцкі, Выганашчанскае, Свіцязянскі;

характарызаваць сутнасць асноўных экалагічных праблем; асаба ахоўныя прыродныя тэрыторыі;

тлумачыць сутнасць экалагічных праблем і перспектывы пашырэння сеткі прыродаахоўных аб'ектаў; узаемасувязі прыродных кампанентаў;

вызначаць забяспечанасць тэрыторыі рэкрэацыйнымі рэсурсамі.

Абагульняючае паўтарэнне (1 гадзіна)

**Тэма 4. Прыватнае раяніраванне Беларусі
(6 гадзін)**

Сутнасць прыроднага раяніравання і яго віды: геамарфалагічнае, агракліматычнае, гідрагеалагічнае, геабатанічнае, глебавагеаграфічнае. Фізіка-геаграфічнае раяніраванне Беларусі. Праўніцы, акругі, фізіка-геаграфічныя раёны.

Паазерская правінцыя. Геаграфічнае становішча і асаблівасці прыроды. Уплыў апошняга ледавіка на фарміраванне прыродных комплексаў правінцыі. Азёрнасць тэрыторыі. Прыродаахоўныя тэрыторыі.

Заходне-Беларуская правінцыя. Геаграфічнае становішча і асаблівасці прыроды. Шырокое распаўсюджанне ўзвышшаў. Прыродаахоўныя тэрыторыі.

Усходне-Беларуская правінцыя. Геаграфічнае становішча. Распаўсюджанне платападобных раёнін з лёсамі і іх уплыў на прыродныя комплексы. Асаблівасці клімату, глеб і расліннасці.

Правінцыя Перадпалесся. Геаграфічнае становішча. Переходныя характеристики ландшафтаў правінцыі ад узгорыстых да низінных. Асаблівасці прыроды правінцыі. Прыродаахоўныя тэрыторыі.

Палеская правінцыя. Геаграфічнае становішча і асаблівасці прыроды. Раённыя характеристики паверхні, шырокое распаўсюджанне балот, асаблівасці расліннасці. Прыродаахоўныя тэрыторыі. Экалагічныя праблемы.

Практычная работа

6*. Фізіка-геаграфічная характеристыка прыроды сваёй мясцовасці на падставе краязнаўчых матэрыялаў і іншых крыніц.

Асноўныя паняцці: прыроднае раяніраванне, фізіка-геаграфічнае раяніраванне, правінцыя, акруга, фізіка-геаграфічны раён.

ПАТРАБАВАННІ ДА ВЫНІКАЎ НАВУЧАННЯ

Вучням неабходна:

называць віды прыроднага раяніравання і асноўныя адзінкі фізіка-геаграфічнага раяніравання;

называць і паказваць правінцыі: Паазерская, Заходне-Беларуская, Усходне-Беларуская, Правінцыя Перадпалесся, Палесская;

характарызаваць асаблівасці прыроды фізіка-геаграфічных правінцый і акруг па агульнапрынятym плане, карыстаючыся картографічным матэрыялам, тэкстам вучэбнага дапаможніка і дадатковым матэрыялам;

тлумачыць сутнасць прыроднага раяніравання;
вызначаць крытэрыі, пакладзеныя ў аснову выдзялення фізіка-геаграфічных адзінак рознага рангу.

Т э м а 5. Насельніцтва (5 гадзін)

Дынаміка колькасці насельніцтва і яго ўзростава-палаўая структура. Натуральны рух насельніцтва. Міграцыі. Якасць жыцця насельніцтва. Асаблівасці культуры, этнічнага і рэлігійнага складу насельніцтва.

Працоўныя рэсурсы і іх ацэнка. Рынак працы. Занятасць насельніцтва. Праблемы занятасці працоўных рэсурсаў.

Размяшчэнне насельніцтва і рассяленне. Тыпы паселішчаў: гарады, вёскі, хутары. Урбанізацыя і роля гарадоў у сістэме рассялення. Паскоранае развіццё сярэдніх гарадоў. Функцыянальныя тыпы гарадскіх паселішчаў. Сельскае рассяленне. Сучасныя тыпы сельскіх паселішчаў і іх трансфармацыя. Уплыў аварыі на Чарнобыльскай АЭС на рассяленне.

Практычныя работы

7. Пабудова кругавых дыяграм узроставай структуры насельніцтва (паводле даных табліцы № 2 вучэбнага дапаможніка) і іх аналіз.

Асноўныя паняцці: рынак працы, рассяленне, вёска, хутар.

ПАТРАБАВАННІ ДА ВЫНІКАЎ НАВУЧАННЯ

Вучням неабходна:

называць асноўныя элементы матэрыяльнай і духоўнай культуры;

называць і паказваць Брэст, Баранавічы, Пінск, Кобрын, Віцебск, Наваполацк, Полацк, Оршу, Гомель, Мазыр, Жлобін, Рэчыцу, Светлагорск, Гродна, Ліду, Слонім, Магілёў, Бабруйск, Мінск, Барысаў, Салігорск, Жодзіна, Маладзечна, Слуцк;

характарызаваць асаблівасці размяшчэння насельніцтва, яго натуральнага і механічнага руху, тыпы рассялення;

разлічваць па статыстычных даных сярэднюю шчыльнасць насельніцтва;

вызначаць праблемы малых і сярэдніх гарадоў, перспектывы развіцця буйных гарадоў;

прагназіраваць дэмографічную сітуацыю ў краіне.

Тэма 6. Агульная харкторыстыка гаспадаркі (3 гадзіны)

Фактары размяшчэння вытворчасці. Эканамічныя паказчыкі. Сацыяльна арыентаваная рыначная эканоміка. Структура і спецыялізацыя гаспадаркі Беларусі.

Сучасная галіновая структура гаспадаркі. Вытворчая і невытворчая сферы. Сфера абслугоўвання. Структура прамысловасці. Інфраструктура.

Асноўныя паняцці: спецыялізацыя гаспадаркі, рынковая эканоміка, сабекошт прадукцыі, рэнтабельнасць вытворчасці.

ПАТРАБАВАННІ ДА ВЫНІКАЎ НАВУЧАННЯ

Вучням неабходна:

называць асноўныя фактары размяшчэння вытворчасці, разнастайныя формы ўласнасці;

будаваць дыяграму структуры гаспадаркі і аналізуваць яе;

разлічваць асноўныя эканамічныя паказчыкі;

характарызаваць асноўныя праблемы развіцця і ператварэння гаспадаркі; нацыянальную стратэгію ўстойлівага развіцця;

тлумачыць сутнасць развіцця краіны, разнастайных форм уласнасці і нацыянальнай стратэгіі ўстойлівага развіцця.

Тэма 7. Геаграфія вытворчай сферы (12 гадзін)

Паліўная прамысловасць, яе склад, роля і паказчыкі развіцця. Мясцовае і прывязное паліва. Нафта- і газаздабыўная прамысловасць, нафта- і газаперапрацоўка. Выкарыстанне вугалю і гаручых сланцаў. Тарфяная прамысловасць. Рацыянальнае выкарыстанне паліва і ахова навакольнага асяроддзя.

Электраэнергетыка, яе развіццё і размяшчэнне. Цеплавыя і гідраўлічныя электрастанцыі. Нетрадыцыйныя кропніцы элек-

трычнасці. Спажыванне электраэнергіі. Электрабаланс гаспадаркі. Праблемы і перспектывы развіцця электраэнергетыкі.

Чорная і каляровая металургія, фактары і асаблівасці яе развіцця ў Беларусі. Сыравінная база. Размяшчэнне прадпрыемстваў галіны. Парашковая металургія.

Машынабудаванне, фарміраванне яго структуры. Размяшчэнне асобных галін: аўтамабілебудавання, трактарнага і сельскагаспадарчага машынабудавання, станкабудавання, прыладабудавання і радыёэлектронікі, электратэхнічнай прамысловасці. Асноўныя напрамкі развіцця.

Хімічная прамысловасць, яе склад, сыравінная база, фактары размяшчэння. Характарыстыка развіцця і размяшчэння вытворчасці мінеральных удабрэнняў, хімічных валокнаў і нітак, пластмас і сінтэтычных смол, шын і гумава-тэхнічных вырабаў, тавараў бытавой хіміі, лакафарбавай, хіміка-фармацэўтычнай, мікрабілагічнай прамысловасці.

Лясная, дрэваапрацоўчая і цэлюлозна-папяровая прамысловасць, яе структура і роля. Фактары і дынаміка развіцця. Рацыянальнае выкарыстанне лясных рэсурсаў. Характарыстыка развіцця і размяшчэння лясной гаспадаркі, лесанарыхтовак, дрэваапрацоўкі (лесапілавання, мэблевай, фанернай, вытворчасці пліт, запалкавай прамысловасці), цэлюлозна-папяровай і лесахімічнай прамысловасці.

Прамысловасць будаўнічых матэрыялаў, фактары і асаблівасці размяшчэння. Развіццё і размяшчэнне цементнай прамысловасці, прамысловасці сценавых і дахавых матэрыялаў, вытворчасці шкла і фарфоравых вырабаў, нярудных будаўнічых матэрыялаў. Экалагічныя праблемы і перспектывы развіцця галіны.

Лёгкая прамысловасць, яе структура і сыравінная база. Размяшчэнне тэкстыльнай, швейнай, трыйкатаражнай, гарбарна-абутковай прамысловасці.

Харчовая прамысловасць. Фактары размяшчэння. Сучасная геаграфія мясной, малочнай, цукровай, масласыраробчай, плодагароднінакансервавай, мукамольна-крупянай, рыбнай прамысловасці. Праблемы развіцця і размяшчэння.

Сельская гаспадарка, яе структура, роля ў гаспадарчым комплексе. Структура размяшчэння зямельных угоддзяў. Геа-

графія галін раслінаводства: збожжавай гаспадаркі, бульбаводства, агародніцтва, вырошчвання тэхнічных культур. Садоўніцтва. Кармавая база жывёлагадоўлі. Геаграфія галін жывёлагадоўлі: гадоўлі буйной рагатай жывёлы, свінагадоўлі, авечкагадоўлі, птушкагадоўлі, рыбагадоўлі, зверагадоўлі, пчалаўства.

Транспарт, яго развіццё і склад. Чыгуначны транспарт і яго роля ў транспартнай сістэме. Чыгуначная сетка краіны. Аўтамабільны транспарт: значэнне і развіццё. Шляхі ўдасканалення дарожнай сеткі. Рачны транспарт. Дняпроўска-Бугскі суднаходны і Аўгустоўскі каналы і іх выкарыстанне. Рачныя порты. Трубаправодны транспарт, яго віды і значэнне для гаспадаркі краіны. Галоўныя нафта-, газа- і прадуктаправоды. Паветраны транспарт. Аэрапорты. Экалагічныя праблемы і перспектывы развіцця транспарту Беларусі.

Практычныя работы

8. Вызначэнне эфектыўнасці размеркавання энергетыкі на тэрыторыі Беларусі.

9*. Пабудова структурна-лагічнай схемы «Міжгаліновыя сувязі адной з галін гаспадаркі» (на выбар).

10. Нанясение на контурную карту галоўных раёнаў вырошчвання сельскагаспадарчых культур, на якіх спецыялізуецца Беларусь. Вызначэнне фактараў іх размяшчэння.

Асноўныя паняцці: нафтапрацоўка, газасховішча, ДРЭС, ЦЭЦ, ГЭС, электрабаланс, аўтамабілебудаванне, станкабудаванне, прыладабудаванне, электратэхнічнае прамысловасць, трактарнае і сельскагаспадарчае машынабудаванне, фармацэўтычнае прамысловасць, мікробіялагічнае прамысловасць, лясная гаспадарка, лесанарыхтоўка, дрэваапрацоўка, лесахімія, збожжавая гаспадарка, жывёлагадоўчы комплекс, чыгуначная сетка, чыгуначны вузел, прадуктаправод.

ПАТРАБАВАННІ ДА ВЫНІКАЎ НАВУЧАННЯ

Вучням неабходна:

называць фактары размяшчэння асобных галін вытворчай сферы;

называць i паказваць на карце найбуйнейшыя прамысловыя цэнтры;

тлумачыць прычыны ўзнікнення праблем развіцця і размяшчэння асобных галін;

характарызаваць размяшчэнне вытворчасці на тэрыторыі краіны;

прагназіраваць змяненні ў тэрытарыяльнай арганізацыі вытворчых галін прамысловасці.

Абагульняючае пайтарэнне (1 гадзіна)

Т э м а 8. Геаграфія невытворчай сферы (2 гадзіны)

Структура невытворчай сферы, яе роля ў гаспадарцы. Узровень развіцця невытворчай сферы як паказчык эканамічнага развіцця краіны. Асаблівасці развіцця і размяшчэння асобных галін невытворчай сферы: жыллёва-камунальная гаспадарка, рознічнага гандлю, грамадскага харчавання, бытавога абслугоўвання насельніцтва, адукцыі, культуры, аховы здароўя.

Асноўныя паняцці: сацыяльны комплекс, жыллёва-камунальная гаспадарка.

ПАТРАБАВАННІ ДА ВЫНІКАЎ НАВУЧАННЯ

Вучням неабходна:

называць і паказваць на карце гарады, у якіх знаходзяцца ўстановы вышэйшай адукцыі (універсітэты, акадэміі) і культуры (тэатры, філармоніі, цыркі і інш.);

вызначаць паказчыкі і асаблівасці развіцця і размяшчэння галін невытворчай сферы;

тлумачыць прычыны неаднолькавых узроўняў развіцця невытворчай сферы ў раёнах Беларусі;

характарызаваць работу асобных прадпрыемстваў і ўстаноў; **прагназіраваць** развіццё невытворчай сферы.

Т э м а 9. Беларусь у сусветнай супольнасці (3 гадзіны)

Беларусь на палітычнай карце свету. Месца краіны ў міжнародным падзеле працы. Геаграфія знешняга гандлю. За-

межныя інвестицыі і іх роля ў развіці краіны. Свабодныя эканамічныя зоны, сумесныя і замежныя прадпрыемствы на тэрыторыі Беларусі. Беларуска-расійскія саюзныя праграмы і іх роля ў развіці гаспадаркі. Удзел у міжнародных палітычных і эканамічных арганізацыях.

Практычна работа

11. Нанясенне на контурную карту: а) свабодных эканамічных зон; б) транс'еўрапейскіх транспартных камунікаций (чыгунак, шашы, нафта- і газаправодаў, ліній электраперадач).

Асноўныя паняцці: блізкае замежжа, далёкае замежжа, інвестицыя, міжнародны падзел працы, фінансава-прамысловая група, саюзныя праграмы, Еўрапрэзіён.

ПАТРАБАВАННІ ДА ВЫНІКАЎ НАВУЧАННЯ

Вучням неабходна:

называць найважнейшыя міжнародныя арганізацыі, у работе якіх удзельнічае Беларусь;

называць i паказваць свабодныя эканамічныя зоны Беларусі: «Мінск», «Гомель-Ратон», «Віцебск», «Магілёў», «Гродна-Інвест», «Брэст»; краіны СНД;

вызначаць галоўныя напрамкі знешняга гандлю;

характарызаваць магчымыя перспектывы беларуска-расійскіх гаспадарчых праграм.

Т э м а 10. Вобласці (7 гадзін)

Брэсцкая вобласць. Прыватныя ўмовы і рэсурсы. Насельніцтва і яго нацыянальны склад. Асвоенасць тэрыторыі. Асаблівасці прамысловасці і сельскай гаспадаркі вобласці. Найбуйнейшыя прамысловыя і культурныя цэнтры вобласці: Брэст, Баранавічы, Пінск, Кобрын, Лунінец.

Віцебская вобласць. Размяшчэнне тэрыторыі ў межах Пазерскага ледавіка і асаблівасці прыроды. Насельніцтва і яго рассяленне. Асаблівасці прамысловасці: развіццё энергетыкі і хімічнай прамысловасці. Спецыялізацыя сельскай гаспадаркі. Рэкрэацыйны патэнцыял вобласці. Найбуйнейшыя прамысло-

выя і культурныя цэнтры вобласці: Віцебск, Наваполацк, Полацк, Орша.

Гомельская вобласць. Размяшчэнне тэрыторыі ў межах Палескай нізіны і асаблівасці прыроды. Мінеральныя і лясныя рэсурсы вобласці. Насельніцтва і асаблівасці расселення. Экалагічныя праблемы ў сувязі з аварыяй на ЧАЭС, меліярацыяй зямель і здабычай карысных выкапніяў. Асаблівасці прамысловасці і сельскай гаспадаркі вобласці. Найбуйнейшыя прамысловыя і культурныя цэнтры вобласці: Гомель, Мазыр, Жлобін, Рэчыца, Рагачоў, Светлагорск.

Гродзенская вобласць. Прыватныя ўмовы і рэсурсы. Насельніцтва і яго нацыянальны склад. Асаблівасці прамысловасці і спецыялізацыя сельскай гаспадаркі вобласці. Развіццё атамнай энергетыкі. Найбуйнейшыя прамысловыя і культурныя цэнтры вобласці: Гродна, Ліда, Слонім, Смаргонь, Ваўкавыск, Навагрудак.

Магілёўская вобласць. Прыватныя ўмовы і рэсурсы. Насельніцтва. Асаблівасці прамысловасці: машынабудаванне і хімічная прамысловасць. Спецыялізацыя сельскай гаспадаркі. Найбуйнейшыя прамысловыя і культурныя цэнтры вобласці: Магілёў, Бабруйск, Асіповічы, Крычаў, Быхаў.

Мінская вобласць. Прыватныя ўмовы і рэсурсы. Насельніцтва і асаблівасці яго расселення. Структура прамысловасці. Спецыялізацыя сельскай гаспадаркі. Найбуйнейшыя прамысловыя і культурныя цэнтры вобласці: Мінск, Барысаў, Маладзечна, Салігорск, Слуцк, Вілейка.

Характарыстыка свайго раёна, горада па плане:
асаблівасці геаграфічнага становішча;
прыватныя ўмовы і рэсурсы;
насельніцтва;
асвоенасць тэрыторыі;
гаспадарка раёна (горада);
знакамітныя населеныя пункты ці знакамітныя мясціны.

Практычныя работы

12*. Характарыстыка свайго адміністрацыйнага раёна (населенага пункта) у адпаведнасці з прыкладным планам, прыведзеным у падручніку.

ПАТРАБАВАННІ ДА ВЫНІКАЎ НАВУЧАННЯ

Вучням неабходна:
называць адметныя асаблівасці кожнай вобласці;
называць і паказваць галоўныя геаграфічныя аб'екты вобласці;
вызначаць спецыялізацыю гаспадаркі;
рабіць апісанне адметных і унікальных аб'ектаў;
характарызаваць вобласці па асноўнай схеме, свой раён (горад) згодна з планам;
прагназіраваць сацыяльна-эканамічнае развіццё вобласці.

Абагульняючае пайтарэнне (1 гадзіна)

Рэзерв часу (1 гадзіна)

АГУЛЬНАЯ ГЕАГРАФІЯ

XI КЛАС

(35 гадзін)

Уводзіны

Аб'ект, прадмет і структура геаграфічнай навукі. Геаграфія — наука аб прыродзе зямлі, тэрытарыяльнай арганізацыі грамадства і геаграфії сусветнай гаспадаркі.

Р А З Д З Е Л І ГЕАГРАФІЯ ЯК НАВУКА (5 гадзін)

Т э м а 1. Асноўныя этапы развіцця геаграфії (2 гадзіны)

Асноўныя этапы развіцця геаграфічнай навукі. Уклад у развіццё геаграфіі Б. Варэніуса, А. Гумбалтa, К. Рытэра, П. П. Сямёнаў-Цян-Шанскага, В. В. Дакучаева, А. І. Ваейкава, У. І. Вярнадскага, А. А. Грыгор'ева, М. М. Баранскага і інш.
Сучасная геаграфія. Асноўныя напрамкі развіцця.

Асноўныя паняцці: геаграфічная наука, агульная геаграфія.

ПАТРАБАВАННІ ДА ВЫНІКАЎ НАВУЧАННЯ

Вучням неабходна:

называць асноўныя этапы развіцця геаграфії і их характеристычныя рысы; вучоных, якія ўнеслі значны ўклад у развіццё геаграфіі;

характарызаваць найважнейшыя задачы сучаснасці, якія вырашаюцца з удзелам геаграфічных наукаў; уклад розных вучоных у развіццё геаграфіі; асноўныя напрамкі і задачы развіцця сучаснай геаграфії.

Тэма 2. Метады геаграфічных даследаванняў (3 гадзіны)

Класіфікацыя метадаў геаграфічных даследаванняў. Традыцыйныя метады: апісальныя, экспедыцыйныя, лабараторныя, параўнальна-геаграфічныя, матэматычныя. Новыя метады: мадэліраванне, дыстанцыйны. Геаграфічны маніторынг і геаграфічны прагноз.

Тапаграфічная карта. Асноўныя ўласцівасці тапаграфічнай карты. Афармленне тапаграфічнай карты. Вымярэнне адлегласцей і плошчаў па тапаграфічнай карце. Чытанне тапаграфічнай карты.

Геаграфічная карта — мадэль зямной паверхні. Картаграфічныя праекцыі (цыліндрычная, азімутальная, канічная).

Геаінфармацыйныя сістэмы як сродак атрымання, апрацоўкі і ўяўлення геаграфічнай інфармацыі.

Практычная работа

1*. Вымярэнне адлегласцей і апісанне ўчастка мясцовасці па тапаграфічнай карце.

Асноўныя паняцці: метады даследавання, мадэліраванне, раяніраванне, геаграфічны прагноз, геаграфічны маніторынг.

ПАТРАБАВАННІ ДА ВЫНІКАЎ НАВУЧАННЯ

Вучням неабходна:

называць метады геаграфічных даследаванняў;

выказваць меркаванні аб значэнні мадэліравання ў геаграфічных даследаваннях;

прыводзіць прыклады геаграфічных прагнозаў;

праводзіць назіранні за станам навакольнага асяроддзя візуальна і з дапамогай прылад;

характарызаваць сучасныя метады геаграфічных даследаванняў.

Р А З Д З Е Л II
ФІЗІЧНЫ СВЕТ ЗЯМЛІ (2 гадзіны)

Т э м а 3. Гісторыя развіцця Зямлі (1 гадзіна)

Геалагічная гісторыя Зямлі. Сістэма геалагічнага летазлічэння. Геалагічныя эры (архей, пратэрразой, палеазой, мезазой, кайназой) і перыяды. Узрост горных парод Зямлі (абсолютны і адносны).

Асноўныя паняцці: стратыграфія, геахраналагічная шкала, архей, пратэрразой, палеазой, мезазой, кайназой.

ПАТРАБАВАННІ ДА ВЫНІКАЎ НАВУЧАННЯ

Вучням неабходна:

называць геалагічныя эры;

карыстацца геахраналагічнай шкалой;

вызначаць вынікі сутыкнення тектанічных пліт у гісторыі Зямлі;

характарызаваць сістэму летазлічэння; крытэрый падзелу гісторыі Зямлі на планетарны і геалагічны перыяды.

Т э м а 4. Уплыў Сонца і Месяца на зямныя працэсы (1 гадзіна)

Фактары сонечнага ўплыву на Зямлю: гравітацыйныя і магнітныя сілы, сонечная радыяцыя. Сонечная актыўнасць і геаграфічныя працэсы Зямлі. Прыліўныя працэсы ў гідросферах.

Асноўныя паняцці: гравітацыйныя і магнітныя сілы, сонечная актыўнасць, геоід.

ПАТРАБАВАННІ ДА ВЫНІКАЎ НАВУЧАННЯ

Вучням неабходна:

тлумачыць уплыў сонечнай актыўнасці на геаграфічныя працэсы;

выказваць меркаванні аб следствах руху Зямлі вакол сваёй восі і вакол Сонца;

устанаўліваць заканамернасці ў размеркаванні сонечнай радыяцыі на Зямлі.

Р А З Д З Е Л III
ГЕАГРАФІЧНАЯ АБАЛОНКА ЗЯМЛІ (8 гадзін)

**Т э м а 5. Геаграфічная абалонка як прыродны комплекс
планетарнага маштабу (4 гадзіны)**

Геаграфічныя паясы як праяўленне перыядычнага закону геаграфічнай занальнасці.

Характарыстыка асноўных частак геаграфічнай абалонкі.

Літасфера. Фактары і працэсы фарміравання рэльефу зямной паверхні і заканамернасці іх праяўлення. Сучасны рэльеф Зямлі (мега-, меза-, макра- і мікрарэльеф).

Атмасфера. Кліматы Зямлі. Агульныя заканамернасці фарміравання клімату. Сінаптычныя карты і прагноз надвор'я.

Гідрасфера. Агульныя заканамернасці фарміравання і размеркавання паверхневых і падземных водаў на Зямлі.

Глебавае покрыва Зямлі. Фактары і працэсы глебаўтварэння. Класіфікацыя глеб. Геаграфія глеб свету.

Раслінны і жывёльны свет Зямлі. Фактары, якія аказваюць упłyў на біяразнастайнасць на Зямлі. Геаграфічныя заканамернасці размеркавання флоры і фауны Зямлі.

Уплыў прыроды на жыццё, гаспадарчую дзейнасць, матэрыяльную і духоўную культуру чалавека; уздзеянне чалавека на прыроду ў працэсе гаспадарчай дзейнасці. «Абмен рэчываў» паміж грамадствам і прыродай. Прагназіраванне экалагічных сітуацый у геаграфічнай абалонцы. Міжнародныя геаграфічныя праграмы прагназіравання глабальных змен у навакольным асяроддзі.

Практычная работа

2. Ацэнка экалагічнага стану прыроды сваёй мясцовасці і прагназіраванне магчымага яго змянення.

Асноўныя паняцці: мега-, меза-, макра- і мікрарэльеф, абмен рэчываў, экалагічная сітуацыя, глабальныя змены.

ПАТРАБАВАННІ ДА ВЫНІКАЎ НАВУЧАННЯ

Вучням неабходна:

называць асноўныя стадыі фарміравання геаграфічнай абалонкі;

называць і паказваць горы: Судзеты, Радопы, Хібіны, Ка-петдаг, Каракарум; **пласкагор'е** Калумбайская; **нізіны**: Ся-рэднедунайская, Ніжнедунайская, Каліфарнійская; **упадзіну** Гхор (-405 м); **рэki**: Одра, Укаялі; **азёры**: Рыща, Лабнор, Вініпег; **найбуйнейшыя вадасховішчы**: Брацкае, Усць-Ілімскае, Красна-ярскае; **формы рэльефу Сусветнага акіяна**: Паўднёва-Ціха-акіянскі хрыбет, Усходне-Ціхаакіянскае падняцце, Заходне-Еўрапейская катлавіна; **жолабы**: Філіпінскі, Курыла-Камчацкі;

тлумачыць уплыў экзагенных працэсаў на рэльеф Зямлі; **аналізаваць** ролю раслінных і жывёльных арганізмаў у жыцці геаграфічнай абшонкі; перыядычны закон геаграфічнай занальнасці.

Т э м а 6. Геаграфія прыродных рэурсаў Зямлі (2 гадзіны)

Размеркаванне прыродных рэурсаў на сушы і ў Сусветным акіяне. Перспектывы выкарыстання прыродных рэурсаў акіяна.

Праблемы рэурсазабеспячэння. Прагноз стану прыродных рэурсаў Зямлі.

Практычная работа

3. Характарыстыка прыродных рэурсаў сваёй мясцовасці (раёна, вобласці) на аснове краязнаўчага матэрыялу і іншых крыніц інфармацыі.

Асноўныя паняцці: геаграфічнае асяроддзе, прыродакарыстанне, рэурсазабеспячэнне, рэурсы матэрыяльнай вытворчасці.

ПАТРАБАВАННІ ДА ВЫНІКАЎ НАВУЧАННЯ

Вучням неабходна:

называць асноўныя віды прыродных рэурсаў Зямлі;

называць і паказваць найбуйнейшыя газавыя радовішчы:

Урэнгойская, Ямбургская, Запаллярнае, Мядзведжае; **найбуйнейшыя нафтагазаносныя басейны**: Аляскінскі, Каліфарнійскі, Паўночнаморскі, Персідская заліва; **вядучыя краіны па разведаных запасах жалезных руд**: Расія, Украіна, Бразілія; **баксітаў**: Гвінея, Аўстралія, Бразілія; **вядучыя краіны па плошчы**

лясоў: Расія, Бразілія, Канада; вядучыя краіны па памерах плошчы ворных зямель: ЗША, Індыя, Расія;

прыводзіць падыходы да класіфікацыі прыродных рэсурсаў;
выказваць меркаванні аб будучым стане прыродных рэсурсаў;
аналізаваць геаграфію прыродных рэсурсаў.

Т э м а 7. Прасторавае дзялленне геаграфічнай абалонкі (1 гадзіна)

Прыродныя тэрытарыяльныя комплексы. Кампаненты ПТК. Межы ПТК. Уласцівасці ПТК: цэласнасць, устойлівасць, зменлівасць.

Ландшафт і яго структура. Культурныя ландшафты.

Асноўныя паняцці: прыродны тэрытарыяльны комплекс (ПТК), ландшафт: прыродны, антрапагенны, культурны.

ПАТРАБАВАННІ ДА ВЫНІКАЎ НАВУЧАННЯ

Вучням неабходна:

называць узроўні арганізацыі ПТК;

рабіць апісанне ўласцівасцей ПТК (цэласнасць, устойлівасць, зменлівасць), ландшафту;

прыводзіць істотныя прыметы ПТК; доказы ўздзеяння чалавека на прыроду як новай экалагічнай сілы;

выказваць меркаванні аб знешніх і ўнутраных фактарах (умовах), якія ўпłyваюць на развіццё ПТК.

Абагульняючае паўтарэнне (1 гадзіна)

Р А З Д 3 Е Л IV

ТЭРЫТАРЫЯЛЬНАЯ АРГАНІЗАЦЫЯ ГРАМАДСТВА.

ГЕАГРАФІЯ СУСВЕТНАЙ ГАСПАДАРКІ (13 гадзін)

Т э м а 8. Геаграфічныя праблемы тэрытарыяльнай арганізацыі грамадства (1 гадзіна)

Паняцце аб тэрытарыяльнай арганізацыі жыцця насельніцтва. Тэрытарыяльныя сацыяльна-эканамічныя сістэмы. Арганізацыя тэрыторыі. Фактары і прынцыпы раённага планавання.

Асноўныя паняцці: тэрытарыяльная арганізацыя жыцця насе́льніцтва, тэрытарыяльныя сацыяльна-эканамічныя сістэмы.

ПАТРАБАВАННІ ДА ВЫНІКАЎ НАВУЧАННЯ

Вучням неабходна:

называць тэрытарыяльныя сацыяльна-эканамічныя сістэмы;

выказваць меркаванні аб тэндэнцыях узаемаадносін грамадства і прыроды з выкарыстаннем вывучаных на ўроку паняццяў;

тлумачыць прынцыпы арганізацыі тэрыторыі;

характарызаваць фактары і прынцыпы раённага планавання.

Т э м а 9. Сусветная гаспадарка.

Сусветная гаспадарка і навукова-тэхнічны прагрэс.

Міжнародны падзел працы (2 гадзіны)

Сучасная сусветная гаспадарка, яе структура і тэндэнцыі развіцця. Паняцце аб нацыянальной эканоміцы. Транснацыянальныя карпарацыі (ТНК).

Міжнародны падзел працы. Формы эканамічных сувязей: міжнародны гандаль, міжнародныя фінансава-крэдытныя адносіны. Міжнародная эканамічная інтэграцыя. Міжнародныя інтэграцыйныя галіновыя і рэгіянальныя саюзы.

Сусветная гаспадарка і навукова-тэхнічны прагрэс (НТП). Навукова-тэхнічная рэвалюцыя (НТР).

Асноўныя паняцці: грамадская вытворчасць, сусветны рынак, сусветная гаспадарка, міжнародны падзел працы, міжнародная эканамічная інтэграцыя, формы эканамічных сувязей.

ПАТРАБАВАННІ ДА ВЫНІКАЎ НАВУЧАННЯ

Вучням неабходна:

называць формы эканамічных сувязей; характэрныя прыметы і асноўныя этапы НТП;

рабіць апісанне этапаў фарміравання сусветнай гаспадаркі; уплыву НТП на сусветную гаспадарку;

выдзяляць істотныя прыметы сусветнай гаспадаркі і этапы яе фарміравання;

характарызываць эканамічныя адносіны паміж краінамі; **аналізаваць** умовы, якія садзейнічалі ўзнікненню сусветнага рынку; выказваць меркаванні аб неабходнасці стварэння і развіцця свабодных эканамічных зон; аб уплыве НТП на навакольнае прыроднае асяроддзе.

Тэма 10. Геаграфія галін сусветнай гаспадаркі (10 гадзін)

Умовы і фактары размяшчэння галін сусветнай гаспадаркі.

Прамысловасць. Геаграфія і развіццё энергетыкі, металургіі, машынабудавання, хімічнай, лясной, лёгкай і харчовай прамысловасці, транспарту ў сучаснай сусветнай гаспадарцы.

Агульная характеристыка сусветнай сельскай гаспадаркі. Найбуйнейшыя сельскагаспадарчыя раёны свету. Геаграфія раслінаводства і жывёлагадоўлі.

Практычная работа

4. Устанаўленне вытворчых сувязей паміж асобнымі краінамі (на выбар) і тлумачэнне прычын іх узнікнення і фактараў, якія абумоўліваюць іх развіццё.

Асноўныя паняцці: прамысловыя раёны, сельскагаспадарчыя раёны, тыпы сельскай гаспадаркі, рэзервы павелічэння вытворчасці, інфраструктура.

ПАТРАБАВАННІ ДА ВЫНІКАЎ НАВУЧАННЯ

Вучням неабходна:

называць асноўныя галіны сусветнай гаспадаркі; асноўныя прамысловыя і сельскагаспадарчыя раёны свету;

называць і паказваць вядучыя краіны па валавым унутраным прадукце: ЗША, Кітай, Японія; па памерах прамысловай вытворчасці: ЗША, Кітай, Японія; галоўныя нафтаздабываючыя краіны: Саудаўская Аравія, Расія, ЗША; галоўныя газаздабываючыя краіны: Расія, ЗША, Канада; галоўныя вуглездабываючыя краіны: Кітай, ЗША, Індыйя; галоўныя краіны-вывітвормцы электраэнергіі: ЗША, Кітай, Японія; найбуйнейшыя ГЭС свету: Ітайпу, Гранд-Кулі; вядучыя краіны па памерах вы-

плаўкі сталі: Кітай, Японія, ЗША; вядучыя краіны па танажы марскіх суднаў, якія спускаюцца на ваду: Рэспубліка Карэя, Японія, Кітай; найбуйнейшыя краіны — вытворцы аўтамабіляў: Японія, ЗША, Кітай; найбуйнейшыя краіны — вытворцы мінеральных удабрэнняў: Кітай, ЗША, Індыя; найбуйнейшыя краіны па памерах валавога збору пшаніцы: Кітай, Індыя, ЗША; найбуйнейшыя краіны па памерах валавога збору рысу: Кітай, Індыя, Інданезія; найбуйнейшыя краіны па памерах валавога збору кукурузы: ЗША, Кітай, Бразілія; найбуйнейшыя краіны па памерах вытворчасці валакна бавоўны: Кітай, ЗША, Індыя; найбуйнейшыя краіны па памерах пагалоўя буйной рагатай жывёлы: Індыя, Бразілія, Кітай; найбуйнейшыя краіны па памерах пагалоўя свіні: Кітай, ЗША, Бразілія; найбуйнейшыя краіны па памерах пагалоўя авечак: Кітай, Аўстралія, Індыя; найбуйнейшыя краіны па памерах вылаву рыбы і здабычы морапрадуктаў: Кітай, Перу, Чылі; вядучыя краіны па даўжыні чыгункі: ЗША, Расія, Кітай; вядучыя краіны па наяўнасці аўтамабільнага парка: ЗША, Японія, Германія; вядучыя краіны па танажы марскога флоту: Панама, Ліберыя, Грэцыя; найбуйнейшыя марскія парты свету па грузаабароце: Сінгапур, Ратэрдам, Шанхай; найбуйнейшыя аэрапорты свету: Атланта (Хартфілд), Чыкага (О'Хара), Лос-Анджэлес, Лондан (Хітроу), Далас, Токіо (Ханеда), Франкфурт (Рэйн-Майн);

прыводзіць прыклады ўплыву галін гаспадаркі на навакольнае прыроднае асяроддзе;

характарызаваць галіновую структуру гаспадаркі і размяшчэнне вытворчасці; ролю інфраструктуры ў развіцці гаспадаркі;

тлумачыць фактары і прынцыпы фарміравання асноўных прамысловых раёнаў свету;

праводзіць аналітычную работу на падставе картографічных і статыстычных крыніц; параўнальны аналіз фактараў размяшчэння вытворчасці;

складаць картасхемы размяшчэння асобных галін сусветнай гаспадаркі і іх характарыстыкі;

Р А З Д Е Л V
ГЛАБАЛЬНЫЯ ПРАБЛЕМЫ (4 гадзіны)

Т э м а 11. Глабальныя праблемы чалавецтва
і роля геаграфіі ў іх вырашэнні (4 гадзіны)

Сутнасць паняцця «глабальная проблема». Геаэкалагічныя праблемы — фокус глабальных праблем. Геаэкалогія — як наука аб узаемаадносінах паміж грамадствам і прыродным асяроддзем. Апустыннаванне, змяненне клімату, разбурэнне азонаўлага слоя. Захаванне біялагічнай разнастайнасці біясфery.

Дэмографічная праблема. Сучасныя тэндэнцыі і праблемы народанасялення. Дэмографічная палітыка.

Праблема войнаў і захавання міру. Глабальная «дуга нестабільнасці». Геапалітыка. Віды геапалітычнага кантролю. Асновы геапалітычнай тэорыі сучаснага свету.

Міжнароднае супрацоўніцтва ў вырашэнні глабальных праблем: міжнародныя праграмы, арганізацыі, установы. Роля ААН у сучасным свеце. НАТА. Міжнародныя праграмы вывучэння Зямлі. Канцэпцыя ўстойлівага развіцця.

Практычныя работы:

5*. Экалагічны стан прыродных комплексаў сваёй мясцо-
васці і меры па яго ахове.

6. Ацэнка геапалітычнага становішча Рэспублікі Беларусь.

Асноўныя паняцці: глабальныя праблемы, тэрарызм, дэмографічная праблема, эканамічныя праблемы, харчовая праблема, энергетычнай і сыравінная праблемы, прыродная разнастайнасць.

ПАТРАБАВАННІ ДА ВЫНІКАЎ НАВУЧАННЯ

Вучням неабходна:

называць тыпы прыродаахоўных тэрыторый;

рабіць апісанне асноўных напрамкаў прыродаахоўнай дзейнасці;

характарызаваць геаграфічныя прынцыпы прыродаахоўнай дзейнасці;

выказваць меркаванні аб міжнародным супрацоўніцтве ў вырашэнні экалагічных праблем;

тлумачыць ролю геаграфічнай науки ў вырашэнні праблем узаемадзеяння грамадства і прыроды.

Заключэнне (1 гадзіна)

Прымненне геаграфічных ведаў для вырашэння эканамічных, экалагічных, сацыяльных, палітычных і іншых задач, якія стаяць перад чалавецтвам. Геаграфія ў ХХІ стагоддзі.

Абагульняючае паўтарэнне (1 гадзіна)

Рэзерв часу (1 гадзіна)

ЛІТАРАТУРА

Для настаўніка

Адзінцоў, С. Займальная географія Беларусі / С. Адзінцоў, С. Сидор. — Мінск: Народная асвета, 1995.

Аношко, В. С. География в 10-м классе / В. С. Аношко, М. С. Войтович, Е. Н. Мешечко. — Минск, 2000.

Аношко, В. С. Олимпиады по географии / В. С. Аношко, М. Н. Брилевский, Н. Н. Ганущенко. — Минск, 2004.

Аношко, В. С. Самостоятельные и практические работы по общей географии / В. С. Аношко, Я. Н. Яцкевич. — Минск, 2004.

Баранский, Н. Н. Методика преподавания экономической географии / Н. Н. Баранский. — М., 1990.

Берлянт, А. М. Картография / А. М. Берлянт. — М.: Аспект пресс, 2001.

Блакітны скарб Беларусі. Энцыклапедыя. — Мінск: Беларуская энцыклапедыя, 2007.

Галай, И. П. Пособие по географии для поступающих в вузы / И. П. Галай, Е. Н. Мешечко, С. И. Сидор. — Минск: Вышэйшая школа, 1988.

Геаграфічныя паняцці і тэрміны: Энцыклапед. слоўнік. — Мінск, 1999.

Геаграфія глебаў з асновамі глебазнаўства: падручнік для студ. геагр. спец. ВНУ / В. С. Аношка [і інш.]; пад рэд. В. С. Аношкі. — Мінск, 2000.

Географический энциклопедический словарь. — М.: Большая Российская энциклопедия, 2003.

География в диаграммах. Оксфордские учебные пособия. — М.: Астрель, 2004.

География международного туризма: страны СНГ и Балтии / авт.-сост. Л. М. Гайдукевич [и др.]. — Минск, 2004.

География: большой справочник для школьников и поступающих в вузы / И. И. Баринова [и др.]; 3-е изд., стереотип. — М.: Дрофа, 2000.

География: пособие для поступающих в вузы / В. П. Максаковский [и др.]. — М.: Дрофа, 2003.

Геология Беларуси / А. С. Махнач [и др.]. — Минск, 2001.

Гладкий, Ю. Н. Глобальная география, 11 / Ю. Н. Гладкий, С. Б. Лавров. — М., 2002.

Голубчиков, Ю. Н. География человека / Ю. Н. Голубчиков. — М., 2003.

Душина, И. В. Методика и технология обучения географии в школе / И. В. Душина, Е. А. Таможняя, В. Б. Пятунин. — М., 2002.

Дьяконов, К. Н. Современные методы географических исследований / К. Н. Дьяконов [и др.]. — М., 1996.

Жекулин, В. С. Введение в географию / В. С. Жекулин. — М., 1989.

Завьялова, Е. Б. Экономическая география в схемах и таблицах: учеб. пособие / Е. Б. Завьялова, Н. В. Радищев. — М., 2005.

Зыль, Е. А. География материков и стран в 7 классе / Е. А. Зыль, Т. А. Глушакова, Г. С. Сыроежкина. — Минск: Оракул, 1998.

Зыль, Е. А. География материков и стран в 8 классе: учеб.-метод. пособие для учителей / Е. А. Зыль, Г. С. Рязанова, Г. С. Сыроежкина. — Мінск: Народная асвета, 2008.

Зыль, Е. А. География материков и стран. 8-й класс: пособие для учителей / Е. А. Зыль, Г. Я. Рылюк. — Мінск: Народная асвета, 2002.

Исаченко, А. Г. Введение в экологическую географию / А. Г. Исащенко. — СПб.: Изд-во СПбГУ, 2003.

Исаченко, А. Г. Теория и методология географической науки / А. Г. Исаченко. — М.: ACADEMA, 2004.

Кириенко, Е. Г. Социально-экономическая география Республики Беларусь / Е. Г. Кириенко. — Минск: Аверсэв, 2003.

Козьева, И. А. Экономическая география и регионалистика / И. А. Козьева, Э. Н. Кузьбожев. — М., 2005.

Коринская, В. А. География материков и океанов, 7 класс: метод. пособие / В. А. Коринская, И. В. Душина, В. А. Щенев. — М.: ДРОФА, 2002.

Кузнецов, А. П. География населения и хозяйство мира, 10 / А. П. Кузнецов. — М., 1997.

- Лопух, П. С. Гідраграфія Беларусі: вучэб. дапам. для студ. / П. С. Лопух. — Мінск: БДУ, 2004.*
- Максаковский, В. П. Географическая картина мира: в 2 кн. / В. П. Максаковский. — М., 2004.*
- Максаковский, В. П. Географическая культура / В. П. Максаковский. — М., 1998.*
- Машбиц, Я. Г. Комплексное страноведение / Я. Г. Машбиц. — Смоленск, 1998.*
- Мешечко, Е. Н. Основы экологии / Е. Н. Мешечко [и др.]. — Минск, 2002.*
- Мяшэчка, Я. М. Вучэбныя экскурсіі і палявыя практыкумы па геаграфіі / Я. М. Мяшэчка. — Мінск: Народная асвета, 1997.*
- Никитина, Н. А. Поурочные разработки по географии (материки, океаны, народы и страны), 7 класс / Н. А. Никитина. — М.: ВАКО, 2005.*
- Пирожник, И. И. География Мирового океана: учеб. пособие для студентов вузов / И. И. Пирожник, Г. Я. Рылюк, Я. К. Еловичева. — Минск: ТетраСистемс, 2006.*
- Основы геологии Беларуси / под ред. А. С. Махнача [и др.]. — Минск, 2004.*
- Прогноз изменения окружающей природной среды Беларуси на 2010—2020 гг. / под ред. В. Ф. Логинова. — Минск, 2004.*
- Рылюк, Г. Я. Вслед за героями книг по материкам и странам / Г. Я. Рылюк, С. А. Глушакова. — Минск, 2003.*
- Сиротин, В. И. Самостоятельные и практические работы по географии (VI—X кл.) / В. И. Сиротин. — М., 1997.*
- Сідор, С. І. Вывучэнне геаграфіі ў 9 класе: вучэб.-метад. дапам. для настаўнікаў / С. І. Сідор [і інш.]. — Мінск: Народная асвета, 1999.*
- Сідор, С. І. Геаграфія Беларусі ў пытаннях і адказах: вучэб. дапам. для вучняў 9-га класа / С. І. Сідор, П. С. Лопух, Г. С. Смалякоў. — Мінск: Народная асвета, 1998.*
- Смоліч, А. Геаграфія Беларусі / А. Смольч. — 4-е выд. — Мінск, 1993.*
- Состояние природной среды Беларуси / под общ. ред. В. Ф. Логинова. — Минск, 2005.*
- Харитонова, Т. Н. Пособие по общей географии / Т. Н. Харитонова. — Минск: Экоперспектива, 2003.*
- Хрестоматия по физической географии Белоруссии / под ред. О. Ф. Якушко. — Минск, 1990.*
- Хрестоматия по экономической географии Белоруссии / под ред. О. Ф. Якушко. — Минск, 1991.*
- Чырвоная книга Беларусі. — 3-е выд. — Мінск, 2004.*

Экономическая и социальная география мира: кн. для учителя, 10 кл. / сост. А. П. Кузнецов. — М., 2000.

Элькин, Г. Н. Экономическая и социальная география мира, 10 кл.: метод. пособие / Г. Н. Элькин. — СПб., 2003.

Якубович, Ж. М. Уроки географии в 7 классе: учеб.-метод. пособие для учителей общеобразоват. учреждений с рус. яз. обучения / Ж. М. Якубович; под ред. И. П. Галая. — Минск: Народная асвета, 2007.

Для вучняў

Аганбегян, А. Г. Что? Где? Почему? // Школьникам об экономике / А. Г. Аганбегян, Д. Д. Москвин. — М.: Просвещение, 1981.

Ананьев, Е. И. Социально-экономическая география / Е. И. Ананьев. — Ростов н/Д: Феникс, 2006.

Баландин, Р. К. А. Е. Ферсман / Р. К. Баландин. — М.: Просвещение, 1982.

Баландин, Р. К. В. В. Докучаев / Р. К. Баландин. — М.: Просвещение, 1990.

Большой иллюстрированный справочник: Страны и континенты. — М.: Махаон, 2005.

Величайшие чудеса света: энциклопедический словарь. — М.: Вече, 2007.

Вершинский, Н. В. Загадки океана / Н. В. Вершинский. — М.: Педагогика, 1989.

Владимиров, А. В. Рассказы об атмосфере / А. В. Владимиров. — М.: Просвещение, 1981.

Географические открытия. — М.: Махаон, 2008.

География материков и стран: учеб. пособие для 9 кл. учреждений, обеспечивающих получение общего среднего образования, с рус. яз. обучения с 12-летним сроком обучения (базовый и повышенный уровни) / Н. В. Науменко [и др.]. — Минск: Народная асвета, 2006.

Гладкий, Ю. Н. Дайте планете шанс! / Ю. Н. Гладкий, С. Б. Лавров. — М.: Просвещение, 1995.

Горохов, В. А. По национальным паркам мира / В. А. Горохов, С. С. Вишневская. — М.: Просвещение, 1993.

Грицкевич, В. П. Путешествие наших земляков / В. П. Грицкевич. — Минск, 1968.

Забелин, И. М. Мудрость географии / И. М. Забелин. — М.: Просвещение, 1986.

Залогин, Б. С. Океаны / Б. С. Залогин. — М.: Просвещение, 1996.

Израэль, Ю. А. Берегите биосферу / Ю. А. Израэль, Ф. Я. Ровинский. — М.: Педагогика, 1987.

Исаченко, В. А. Л. С. Берг / В. А. Исаченко, Д. Д. Квасов. — М.: Просвещение, 1988.

Козлов, И. В. П. П. Семенов-Тян-Шанский / И. В. Козлов. — М.: Просвещение, 1983.

Константинова, С. С. Этнология / С. С. Константинова. — Ростов н/Д, 2005.

Краткий геологический словарь для школьников. — М.: Недра, 1989.

Куприн, А. М. Занимательная картография / А. М. Куприн. — М.: Просвещение, 1989.

Куприн, А. М. Слово о карте / А. М. Куприн. — М.: Недра, 1987.

Кусков, А. С. Экономическая география в вопросах и ответах: учеб. пособие / А. С. Кусков. — М., 2005.

Лазаревич, К. С. Тематический словарь-справочник по географии / К. С. Лазаревич, Ю. Н. Лазаревич. — М.: Моск. лицей, 1995.

Лесненко, В. К. Мир озер / В. К. Лесненко. — М.: Просвещение, 1989.

Малов, В. И. В. К. Арсеньев / В. И. Малов. — М.: Просвещение, 1986.

Мир географии. — М.: Мысль, 1984.

Михеев, А. В. Охрана природы / А. В. Михеев [и др]. — М.: Просвещение, 1990.

Муранов, А. П. Волшебный и грозный мир природы / А. П. Муранов. — М.: Просвещение, 1994.

Народы мира. Историко-географический справочник. — М.: Советская энциклопедия, 1988.

Брансден, Д. Неспокойный ландшафт / Д. Брансден, Дж. Дорнкемп. — М.: Мир, 1981.

Никитенко, Н. Ф. О. Ю. Шмидт / Н. Ф. Никитенко. — М.: Просвещение, 1992.

Пармузин, Ю. П. Живая география / Ю. П. Пармузин. — М.: Просвещение, 1993.

Пармузин, Ю. П. Словарь по физической географии / Ю. П. Пармузин, Г. В. Карпов. — М.: Просвещение, 1994.

Пивоварова, Г. П. За страницами учебника географии: кн. для чтения по физической географии. 6 кл. / Г. П. Пивоварова — М.: Просвещение, 1997.

Пивоварова, Г. П. Занимательная география / Г. П. Пивоварова. — М.: Просвещение, 1997.

Популярная экономическая энциклопедия. — М.: Большая российская энциклопедия, 2001.

Поспелов, Е. М. Школьный топонимический словарь / Е. М. Поспелов. — М.: Просвещение, 1988.

Розанов, Б. Г. Живой покров Земли / Б. Г. Розанов. — М.: Педагогика, 1984.

Сенкевич, Ю. А. Их позвал горизонт / Ю. А. Сенкевич. — М.: Мысль, 1987.

Сергеева, К. П. За страницами учебника географии: кн. для чтения учащихся 8—9 кл. / К. П. Сергеева. — М.: Просвещение, 1997.

Соловьев, А. И. Н. Н. Баранский и советская экономическая география / А. И. Соловьев, М. Г. Соловьев. — М.: Просвещение, 1979.

Уильямс, Л. Науки о Земле / Л. Уильямс; пер. с англ. — М.: ЭКСМО, 2009.

Улицкий, Ю. А. Океан надежд / Ю. А. Улицкий. — М.: Просвещение, 1983.

Флинт, Е. В. Редкие и исчезающие растения / Е. В. Флинт, М. В. Черкасова. — М., 1985.

Хрестоматия по географии материков и океанов. — М.: Просвещение, 1987.

Юдасин, Л. С. Путешествие вглубь Земли / Л. С. Юдасин. — М.: Просвещение, 1987.

Юсов, Б. В. Н. М. Пржевальский / Б. В. Юсов. — М.: Просвещение, 1985.

З м е с т

ЧАЛАВЕК І СВЕТ

Тлумачальна запіска.....	3
V клас	5
Літаратура	13

ГЕАГРАФІЯ

Тлумачальна запіска.....	14
Пачатковы курс геаграфії	
VI клас	18
VII клас	24
Геаграфія мацерыкоў і краін	
VIII клас	31
IX клас	44
Геаграфія Беларусі	
X клас	55
Агульная геаграфія	
XI клас	71
Літаратура	81

Вучэбнае выданне

ВУЧЭБНЫЯ ПРАГРАМЫ
для агульнаадукацыйных устаноў
з беларускай мовай навучання

ЧАЛАВЕК I СВЕТ

V клас

ГЕАГРАФІЯ

VI–XI класы

Нач. рэдакцыйна-выдавецкага аддзела *Г. І. Бандарэнка*

Рэдактар *Л. Б. Сонат*

Камп'ютэрная вёрстка *А. М. Кісялёва*

Карэктар *Т. Ф. Шайко*

Падпісана ў друк 12.06.2009. Фармат 60×84/16. Папера газетная.

Гарнітура Школьная. Друк афсетны. Ум. друк. арк. 5,12.

Ул.-выд. арк. 3,8. Тыраж 2220 экз. Заказ

Навукова-метадычная ўстанова «Нацыянальны інстытут адукацыі»
Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь. ЛІ № 02330/04994469

ад 08.04.2009. Вул. Караваля, 16, 220004, г. Мінск

Мінскае абласное унітарнае прадпрыемства «Барысаўская ўзбуйненая
тыпаграфія імя 1 Мая». ЛІ № 02330/0056737 ад 27.01.2004.

Вул. Будаўнікоў, 33, 222120, г. Барысаў